

Рэдакцыя і галоўн. кантора
Рэдактар прымае ад 11-1 г. дня тэл. N10-74
Сакратар рэдакцыі — ад 12-2 г. дня тэл. N6-19
Начны рэдактар (друкарня ад 6 г. веч. тэл. N6-42)
Кіраўн. гл. Кантораю асабісткі і падп. N781
Кошт N усюды 5 кап.

ЗВЯЗДА

Пролетары ўсіх краёў, злучайцеся!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
DROLETARIJSZE W SZYBKOŚCI KRAJÓW ŁACZCIE SIĘ!

№ 27 (3135) Аўторак, 5 лютага 1929 г. | Орган Цэнтральнага Кам. і Мен. Кам. Камуністычнай Партыі (б) Беларусі | Штодзённая газета. Год выд. XIII

Гарачае прывітаньне вышэйшаму органу КП(б)Б--XII зьезду

ПАВЕДАМЛЕНЬНЕ.
С Ё Н Ь Н Я АДКРЫВАЕЦЦА XII ЗЬЕЗД КП(б)Б А 6 ГАДЗІНЕ ўвечары ў ПАМЯШКАНЬНІ КЛЮБУ КАРЛА МАРКСА З НАСТУПНЫМ ПАРАДКАМ ДНЯ:

- 1) Справаздача ЦК КП(б)Б (дакл. тав. ГАМАРНІК).
- 2) Доклад рэвізійнай камісіі (дакл. тав. КРОЛЬ).
- 3) Справаздача ЦК КП(б)Б (дакл. тав. КАЛНІН).
- 4) 5-г довы плян разьвіцьця народнай гаспадарні БССР (дакл. тав. ГАЛАДЗЕД, КАРКЛІН).
- 5) Аб вярбоўцы рабочых у партыю, рэгуляваньні рооту і чыотцы партыі (дакл. т. ВАСІЛЕВІЧ).
- 6) Аб рабоце прафсаюзаў (дакл. т. РЫЖОЎ).
- 7) В ы б а р ы.

Сакратар ЦК КП(б)Б ГАМАРНІК.

Пленум ЦК КП(б)Б
склікаецца сёньня, 5-га лютага, а 12-й гадзіне дня ў памяшканьні ЦК па пытаннях XII зьезду КП(б)Б
Сакратар ЦК КП(б)Б ГАМАРНІК

ДА XII ЗЬЕЗДУ КП(б)Б

Чарговы зьезд камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі зьбіраецца ў складанай і адназначнай абстаноўцы. Час, што мы зараз перажываем, характарызуецца рознымі гаспадарчымі труднасьцямі, якія ў асноўным выклікаюцца празьмерным адставаньнем сельскае гаспадарні ад патрэб нашай краіны, якая з пасьпехам індустрыялізуецца. Абстраецца супраціўленьне клясава-варожых сіл нашаму сацыялістычнаму наступленьню на ўсіх без выключэньня частках будаўнічай работы. Такая эканамічная і палітычная абстаноўка стварае глебу для рознага роду хістаньняў і ўхілаў ад ленинскае лініі ў радок нашае ўласнае партыі. Ухілы гэтыя ідуць, як па лініі ажываючых дзе-ні-дзе традыцыйных настрояў, так і па лініі правых, адкрыта апартуністычных хістаньняў. Як і заўсёды, у падобных выпадках, зьяўленьню ўхілаў спадарожнічае зьяўленьне так званых прымірэнчых тэндэнцыяў беспрымацельнай царпма-

тэбна для таго, каб правесці ў жыцьцё прапановы на абгаварэньне і зацьверджаньне зьезду пяцігадовы плян разьвіцьця народнае гаспадарні і культуры БССР.
Ажыцьцяўленьне гэтага пляну залежыць у асноўным ад дзвюх абавязковых умоў.
Першая ўмова—ЖОРСТКАЯ БАРАЦЬБА ўНУТРЫ ПАРТЫІ з УХІЛАМІ АД ЛЕНИНСКАЕ ЛІНІІ, ЗА ЧЫСТАТУ ПАРТЫІНАЕ, ІДЭАЛЕГІІ, ЯК СУПРОЦЬ РЭШТАК ТРАЦКІСЦКІХ НАСТРОЯЎ, ТАК І АСАБЛІВА СУПРОЦЬ ПРАВАГА, АДКРЫТА АПАРТУНІСЦЫЧНАГА УХІЛУ, А ТАКСАМА—СУПРОЦЬ ЦЯРПІМЫХ ПРЫМІРЭНЧЫХ АДНОСІН ДА УХІЛАЎ.
Другая ўмова—ДАЛЕЙШАЕ, ЯШЧЭ БОЛЬШ УЗМОЦНЕНАЕ ўЦЯГНЕНЬНЕ ПРАЦОЎНЫХ МАС І ў ПЕРШОУ ЧАРГУ—ПРАЛЕТАРСКІХ, ВА ўСЕ ПОРЫ САЦЫЯЛІСЦЫЧНАГА БУДАЎНІЦТВА.
Тэзісы ЦК аб пляцігодцы з усёй



Вялікая дэманстрацыя пратэсту рабочых у Бэрліне

Да наступленьня ценна-ты вуліцы гораду агапошваліся гукамі „Інтэрнацыяналу“

БЭРЛІН, 3. Учора ў Бэрліне адбылася вялікая дэманстрацыя пратэсту супроць забароны дэманстрацыі, супроць рэжыму, які ўстаноўлен сацыял-дэмакратычным паліцэйскім кіраўніцтвам і супроць кіраўніка бэрлінскай паліцыі-сацыял-дэмакратычнага паліцэй-прэзыдэнта Цэргібеля. Зьвяртала на сябе ўвагу дасканалая арганізаванасьць дэманстрацыі. Шмат тысяч дэманстрантаў сабраліся нечакана для паліцыі ў 25 зборных пунктах і пастроіліся ў калены, прайшлі па галоўных вуліцах Бэрліну.

Эскрана выкліканьня нарады паліцыі прапавалі разганяць дэманстрантаў, але кожны раз пасля паліцэйскай атакі дэманстранты зьбіраліся зноў. Паліцыя затрымала 120 удзельнікаў дэманстрацыі, у тым ліку камуністычнага дэпутата, намесьніка старшын саву чырвоных франтавікоў Леова. Некалькі чалавек паранена. Ня глядзячы на ўсе спробы паліцыі, разганяць дэманстрацыю не ўдалося. Да наступленьня ценна-ты вуліцы Бэрліну агапошваліся гукамі „Інтэрнацыяналу“.

Мірная прапанова СССР

ПРЫХІЛЬНЫЯ АДНОСІНЫ ЛАТ-ВІЙСКАГА ДРУКУ ДА САВЕЦКАЕ ПРАПАНОВЫ ПОЛЬШЧЫ

РБГА, 3. Орган латвійскай сацыял-дэмакратыі «Сацыял Дэмакрат» піша па паводу савецкае прапановы аб ажыцьцяўленьні пакту Келёга: «Літвінаўскі пратакол павінен быць падпісан СССР і Польшчай безадкладна бяз доўгіх спрэчак; толькі тады ён набудзе значэньне важнага палітычнага дакуманту. Паводзіны Польшчы панаваюць, што яна ўсямерна хоча адцягнуць момант падпісаньня пратаколу
Латвія, як невялікая дзяржава, зацікаўлена ў тым, каб акт, які дэманструе мір паміж СССР і Польшчай, не раскідаўся. Усякае-жа супольнае падпісаньне пратаколу ўсімі дзяржавамі ўсходняй Эўропы толькі вагавала-б справу. Акрамя таго, Літва і Фінляндыя аўсім не жадаюць супольнага падпісаньня. Таму Латвія з свайго боку толькі садзейнічала-бы хутэйшаму падпісаньню пратаколу СССР і Польшчы, калі-б яна ясна заявіла, што рада бачыць падпісы СССР і Польшчы пад пратаколам, да якога потым далучыцца Латвія, Літва, Эстонія і іншыя зацікаўленыя дзяржавы ўсходняй Эўропы». (ТАСС).

існуючыя агаворкі Польшчы адносна зьместу пратаколу. Гэтыя агаворкі покі не задулены. Усё-ж у Варшаве спадзяюцца, што наконт гэтага будзь вельмі перагаворы. Аднак, наўрад ці ўдасца пахіснуць літвінаўскую лёгіку і яснасьць. (ТАСС).

РУМЫНІЯ І ПРАПАНОВА ЛІТВАВА
ВЕНА, 2. Румынскія ўрадавыя гаворкі падаюць, быццам савецкі ўрад паведаміў Польшчу, што прызнае бяз усякіх агавораў тэкст і сэнс пакту Келёга і гатоў узяць на сябе абавязальствы ня вырашаць спрэчкі з Румыніяй вайною, працягваючы, аднак, разглядаць Бэсарэбію, як краіну, акупаваную чужымі войскамі.
Бухарэстскі карэспандэнт аўстрыйскага тэлеграфнага агенцтва паведаміла, быццам, румынскі ўрад, азнаёміўшыся з гэтай заявай СССР, гатоў вядзіцца з ім, але пачынае ў баку апошняю агаворку.
У зьвязку з гэтым адбываецца абмен думкамі паміж Бухарэстам і Варшавай. Польскі пасланьнік у Бухарэсьце Шэбэк меў учора доўгую гутарку з румынскім міністрам замежных спраў Міранеску па пытаннях аб паводзінах апошняга ў Варшаву. (ТАСС).

БЭРЛІН, 2. «Кельнінша Цейтунг», каментуючы савецка-польскія перагаворы, піша:
«Пры найлепшым жадаць савецкі ўрад ня мог-бы ў большай меры пайсьці насустрач польскім жадацьням, чым гэта ён зрабіў. Застаюцца непрамаўляемыя ўказаньні Патэка на

ВІЛЕНСКІЯ ПОЛЬСКІЯ ГАЗЕТЫ за 2 лютага ў сваіх вестках з Літвы пачынаюць біць адбой. Як відаць, у іх паярэдніх вестках сапраўды было больш іх жадацьняў па адрасу літвінскага ўраду, чым рэальных фактаў.
«Дзяснік Віленскі», які раней маляваў становішча ў Коўні ў самых чорных фарбах, піша зноў аб пераважароце, але толькі аб урадавым

Вольдэмаре аб становішчы ў Літве

ВІЛЕНСКІЯ ПОЛЬСКІЯ ГАЗЕТЫ за 2 лютага ў сваіх вестках з Літвы пачынаюць біць адбой. Як відаць, у іх паярэдніх вестках сапраўды было больш іх жадацьняў па адрасу літвінскага ўраду, чым рэальных фактаў.
«Дзяснік Віленскі», які раней маляваў становішча ў Коўні ў самых чорных фарбах, піша зноў аб пераважароце, але толькі аб урадавым

НАЧНОЕ РАДЫЁ

Польшча падпіша савецкі пратакол у тэрмін

ВАРШАВА, 4. Польскае міністэрства замежных спраў паведаміла замежных карэспандэнтаў, што прапанаваны савецкім урадам пратакол будзе падпісан у тэрмін—7-га лютага.

ВАРШАВА, 3. Польскія афіцыёзы «Эпока» паведаміла, што разам з Польшчай савецкі пратакол падпішуць у Маскве Эстонія, Латвія і Румынія.

Лаўрэнс прыбыў у Англію

ЛЕНДАН, 4. Палкоўнік Лаўрэнс прыбыў у Англію і высадзіўся з парохода «Раджптана». На бераг ён быў дастаўлен асобным парадкам—на грузавой лодцы, пасля чаго сьнедаў у начальніка порту.
Па прыбыцьці ў Лёндан Лаўрэнс стаў аб'ектам прасьледваньня з боку журналісткі і фатографу. Аднак, ён адназаўся ад усякіх гутарак.

Сын падышаха Аманулы едзе ў Маскву

БЭРЛІН, 4. Агенцтва Вольфа паведаміла:
«Учора з Парыжу прыбыў сюды старшы сын аўганскага падышаха Аманулы—Хэдаўтула, які прабудзе некалькі дзён у Бэрліне, а потым вылядае ў Маскву».

«Клопаты» аб міры

Сваё далучэньне да пратаколу СССР Румынія хоча сьварыцца для афармленьня захаваў Бэсарэбіі.

Сьмерць 5 палітвязьняў

ВАРШАВА, 1. «Глос Правды» ў сувязі з галоўкаю палітвязьняў у Коўні паведаміла, што агульная лічба палітвязьняў у Коўні павялічылася да 100.

„Акадэмікі і палітыка“

Зварот ленинградскіх рабочых

(Па тэлефону ад нашага ленинградскага карэспандэнта)
Вынікі выбараў у Акадэмію Навук знайшлі водгук сярод рабочых і грамадскіх арганізацыяў Ленінграду.
«Зьвяншчы, якія мелі месца ў часе выбараў новых акадэмікаў,—гаворыцца ў залле парткамітэту і заўкому Пралетарскага заводу—прымушаюць зьявінуць на сябе ўвагу нашай грамадзкасьці. Мы ня можам разглядаць паводзіны ненаторай часткі акадэмікаў інаш, як дэманстрацыю супроць саюзу навукі і працы. Нашы заводскія арганізацыі ў часе выбараў новых акадэмікаў бачылі ў ліку кандыдатаў, што былі намечаны і абгаворваліся, аўсім вартых прадстаўнікоў рабочага руху, якія маюць каштоўнейшыя заслугі перад пралетарыятам нашай краіны, перад рэвалюцыяй і навукай. І вось, здарылася тое, чаго мы ніякім чынам не чакалі—волею якога-небудзь дзясня людзей, адарваных ад вялічэзнай творчай работы, прадстаўнікі марксысцкай навукі, чыі навуковыя заслугі шырока вядомы—т.т. Дзэбрын, Фрычэ і Лунін—адхіляюцца пры закрытым галасаваньні акадэмікаў, тады як раней на пасобных катэдрах яны былі абраны аднагалосна.

Гэты ўчынак ня можа прайсьці міма нас. Мы выклікаем рабочыя і грамадскія арганізацыі выказацца з гэтага паводу. Мы падтрымліваем прапановы, высунутыя ў артыкуле члена Камуністычнай Акадэміі тав. Ларына—«Акадэмікі і палітыка». Мы лічым, што наш урад павінен ужыць меры да набліжэньня Акадэміі Навук да набліжэньня Акадэміі Навук на старонках пралетарскага друку.

У практычнай рабоце і ў практычнай сувязі з грамадзкасьцю Акадэміі Навук павіна давесці, што яна ўсё-ж она дапамагае будаўніцтву пралетарскай краіны.

Тав. Гарбуноў аб дзейнай рабоце Акадэміі Навук

ЛЕНІНГРАД, 2. Прыехаўшы ў Ленінград кіраўнік справамі Савецкаму СССР т. Гарбуноў па пытаньні



зазначена харантарыстыка становіцца цалкам датычыць і іх. Асабліва васьць БССР у гэтых адносінах заключэцца толькі ў тым, што спецыфічныя умовы нашай рэспублікі прыгранічнае становішча, розназначнальнасьць складу насельніцтва і слабасьць прамысловай базы, ускладаюць на КП(б)Б ДАДАТКОВЫЯ ТРУДНАСЬЦІ ў яе рабоце па будаўніцтве сацыялізму, па ўкараненьні дыктатуры пралетарыяту. Аднак, ні ступільныя труднасьці, якія паўсталі перад усім Саюзам, ні спецыфічныя труднасьці БССР ня ў стане затушаваць тых вялізных дасягненьняў у гаспадарцы і культуры нашай рэспублікі, якіх дабілася дыктатура пралетарыяту ў Беларусі. Гэтыя труднасьці таксама не павінны зацяжніць, а тым больш адхіліць КП(б)Б ад таго выпрабаванага лямінскага шляху, на якім яна ішла да гэтага часу, на якім дабілася такіх значных посьпехаў і на якім яна бязумоўна пойдзе наперад.

Апублікаваныя да зьезду тэзісы ЦК КП(б)Б даюць поўны малюнак і нашых дасягненьняў, і нашых недахопаў, і намачаюць тым канкрэтныя шляхі, па якіх павінна ісьці наша работа на надыходзячы перыяд.

Тэзісы на ўтойваюць ад партыі і пралетарскай грамадзкасці ні труднасьці нашага росту, ні тэй напружанасьці ўсіх сіл і сродкаў, якая па-

тым ня ў усёй ступені ўспрымае іх. Тэзісы ЦК аб рэгуляваньні росту і чыстцы КП(б)Б і аб рабоце прафсаюзаў прадугледжваюць вырашэньне другой задачы—задачи найбольшага ўцягненьня мас у будаўніцтва сацыялізму.

Чыстка партыі ад усяго нягоднага і прыём новых кадраў з рабочых—гэта ўжо адно зьяўляецца паручаю яшчэ больш цеснага набліжэньня партыі да мас і мас—да справы сацыялістычнага будаўніцтва.

Вырашэньне пытанняў аб паліпашэньні работы нашых прафсаюзаў, аб большай увазе іх да штодзённых патрэб арганізаваных рабочых мас—таксама зьяўляецца неабходнай умовай для яшчэ больш шырокага ўцягненьня працоўных мас ва ўсю нашу будаўнічую работу.

Другім самым сур'ёзным момантам у пытаньні аб ўцягненьні мас у будаўніцтва сацыялізму зьяўляецца момант нацыянальнасьці. Пытаньні нацыянальнасьці, узмацненьне беларусізацыі і карнізацыі, пытаньні будаўніцтва «нацыянальнай па форме і пралетарскай па зьмесьце» беларускай культуры—гэтыя пытаньні атрымліваюць сваё адлюстраваньне ледзь не ва ўсіх дакладах на зьезьдзе. У гэтым—парука, што і гэтыя пытаньні будуць вырашаны з посьпехам.

Кітай і Ліга Нацый

Рэзкае выступленьне кітайскага друку супроць лігі нацый

ШАНХАЙ, 2. Прыбыўшы ў Кітай намесьнік генэральнага сакратара Лігі Нацый у гутарцы з супрацоўнікамі «Шы-бао» заявіў: «Кітай павінен прыняць актыўны ўдзел у Лізе Нацый. Тым ня менш вельмі цяжка прадстаўдзіць Кітаю стала месца ў радзе Лігі». Агэньці заявіў, што Злучаныя Штаты прымаюць удзел у вырашэньні ўсіх важных пытаньняў, якія абгаворваюцца Лігай Нацый і, напэўна, хутка афіцыйна ўвойдуць у Лігу.

Закранаўшы сясю падрыхтоўчай камісіі да канфэрэнцыі па разьбіраеньні і ўдзелу ў ёй СССР, Агэньці заявіў: «Хоць СССР удзельнічаў у рабоце камісіі, але сапраўдная пазыцыя Савецкага ўраду невядома».

На пытаньне, чаму Ліга Нацый пакінула без вынікаў прэтэст Кітая супроць акупацыі японцамі Шаньдуня, Агэньці адказаў: «Кітай у той час яшчэ меў аднаго прадстаўніка ў Лізе» (ТАСС).

ПЭЙПІН, 2. Камэнтуючы прыезд у Нанькін намесьніка генэральнага сакратара Лігі Нацый Агэньці, кітайская газета «Шы-бао» піша: «Уся балбатня Агэньці нахонт зацкаўдзенасьці Лігі Нацый у рэспубліцы Кітаю і г. д. проста глуштва. Ліга Нацый ніколі ня ішла насустрач ніводнаму патрабаваньню Кітая. Ліга Нацый прадстаўляе сабою «сонніце дьявола», з якіх галоўны—ангельскі імперыялізм, а памочнікам яму—малады японскі імперыялізм. Ліга Нацый пакінула без усякага ўвагі кітайскі прэтэст супроць акупацыі японцамі Шаньдуня. Кітай ніколі не забудзе гэтага. Ліга Нацый лічыць за лепшае даць месца ў сваёй Радзе не Кітаю, а Персыі. З усіх нядаўня Ліга Нацый на шкodu Кітаю падтрымала Японію па пытаньні аб ганьлі опіуму. Удзел Кітая ў Лізе Нацый ня даў яму нічога, акрамя шкоды; Кітай павінен як мага хутчэй высьці са складу Лігі. Народныя масы аднасуцца раўнадушна да прыезду Агэньці; яго наведваюць адны пасадавыя асобы. Заявы Агэньці на варты ні гроша».

У Заходняй Украіне

Галадоўна палітвязьняў у Львове

ВАРШАВА, 2. У Львоўскай турме ўжо некалькі дзён цягнецца галадоўна палітвязьняў. Галадоўчыя патрабаваньні прыезду доктара і пракурора

Арышт 20 сялян

ВАРШАВА, 2. У Дашаўскім лесе пад Стрыем (Усх. Галіцыя) паліцыя арыштавала аднаго сялянина. Натой сялян у ліку каля 80 чалавек напай па паліцыянтаў і адбыў арыштаванага. З Стрыя выкліканы значныя атрады паліцыі. Арыштавана 20 сялян. («Жэчч.»)

ТЭРМЭЗ, 30. (На аўганскай мяжы). Паводле вестак з Кабулу ў горадзе пачаліся масавыя арышты сярод купецтва і інтэлігенцыі, запэдожэньні ў спачуваньні Амануле. Арыштаваных катавалі. Бачэ-Сакао выдаў рад загадаў аб канфіскацыі маёмасьці прыхільнікаў Аманулы і Алі Ахмэд-хана. Канфіскаваная маёмасьць прадаецца прыбліжанаю Бачэ-Сакао. Уначы з 26 на 27-га студзеня ў Кабульскаму цытадэль (АРК) заключана ў якасьці закладнікаў 50 прыхільнікаў Аманулы. (ТАСС).

ТЭРМЭЗ, 30. (На аўганскай мяжы). Паводле вестак з Кабулу ў горадзе пачаліся масавыя арышты сярод купецтва і інтэлігенцыі, запэдожэньні ў спачуваньні Амануле. Арыштаваных катавалі. Бачэ-Сакао выдаў рад загадаў аб канфіскацыі маёмасьці прыхільнікаў Аманулы і Алі Ахмэд-хана. Канфіскаваная маёмасьць прадаецца прыбліжанаю Бачэ-Сакао. Уначы з 26 на 27-га студзеня ў Кабульскаму цытадэль (АРК) заключана ў якасьці закладнікаў 50 прыхільнікаў Аманулы. (ТАСС).

ТЭРМЭЗ, 30. (На аўганскай мяжы). Паводле вестак з Кабулу ў горадзе пачаліся масавыя арышты сярод купецтва і інтэлігенцыі, запэдожэньні ў спачуваньні Амануле. Арыштаваных катавалі. Бачэ-Сакао выдаў рад загадаў аб канфіскацыі маёмасьці прыхільнікаў Аманулы і Алі Ахмэд-хана. Канфіскаваная маёмасьць прадаецца прыбліжанаю Бачэ-Сакао. Уначы з 26 на 27-га студзеня ў Кабульскаму цытадэль (АРК) заключана ў якасьці закладнікаў 50 прыхільнікаў Аманулы. (ТАСС).

ТЭРМЭЗ, 30. (На аўганскай мяжы). Паводле вестак з Кабулу ў горадзе пачаліся масавыя арышты сярод купецтва і інтэлігенцыі, запэдожэньні ў спачуваньні Амануле. Арыштаваных катавалі. Бачэ-Сакао выдаў рад загадаў аб канфіскацыі маёмасьці прыхільнікаў Аманулы і Алі Ахмэд-хана. Канфіскаваная маёмасьць прадаецца прыбліжанаю Бачэ-Сакао. Уначы з 26 на 27-га студзеня ў Кабульскаму цытадэль (АРК) заключана ў якасьці закладнікаў 50 прыхільнікаў Аманулы. (ТАСС).

ТЭРМЭЗ, 30. (На аўганскай мяжы). Паводле вестак з Кабулу ў горадзе пачаліся масавыя арышты сярод купецтва і інтэлігенцыі, запэдожэньні ў спачуваньні Амануле. Арыштаваных катавалі. Бачэ-Сакао выдаў рад загадаў аб канфіскацыі маёмасьці прыхільнікаў Аманулы і Алі Ахмэд-хана. Канфіскаваная маёмасьць прадаецца прыбліжанаю Бачэ-Сакао. Уначы з 26 на 27-га студзеня ў Кабульскаму цытадэль (АРК) заключана ў якасьці закладнікаў 50 прыхільнікаў Аманулы. (ТАСС).

НАСТУПЛЕНЬНЕ НА КАБУЛ ДЖЭЛАЛ-АБАДЦАЎ

КАБУЛ, 30. Сілы Джэлаал-абадцаў, якія вядуць наступленьне на Кабул на чале з Алі Ахмэд-ханам, вызначваюцца ў 20 тысяч байцоў.

Есьць чуткі, што на Кабул пачалі наступляць атрады газыіўцаў з паўднёвага захаду. Кугістанцы ўзмоцнена ўмацоўваюць артылерыяны вышыні навакол Кабулу. Абвешчана мабілізацыя насельніцтва праходзіць, аднак, слаба. Ноччу ў горадзе раскіданы адоавы іранадрыра джэлаал-абадцаў Алі Ахмэд-хана, які абяцае хутка заняць Кабул і рэкамандуе насельніцтву сталіцы спакойна чакаць разьвязкі падзей. (ТАСС).

КАБУЛ, 31. Умацаваньне подступаў да Кабулу працягваецца. Відэовочна кугістанцы разьліваюць акаваць джэлаал-абадцам упартэ супраціўленьне пад Кабулам. Па Кандагарскай дарозе ў сьляньня Аргандзі (у 25 кілямэтрах на паўднёвы захад ад Кабулу) кугістанцы выслалі залюны супроць наступленьня газыіўцаў. (ТАСС).

ТЭРМЭЗ, 31. Паводле вестак з Маваз-І-Шарыфу (паўночны Аўганістан) племя хазарейцаў, якое выступіла супроць кугістанцаў, выцясьніла іх з Ваміанскага і прымусіла адступіцца ад раёну ў напрамку да Кабулу за перавал Шыбар. Хазарейцы вядуць далей наступленьне на ўсход у Чырыкарэкім напрамку. Да джэлаал-абадцаў далучыліся плямёны Нурыстану (горная вобласць на паўночны ўсход ад Кугістану). (ТАСС).

ЭВАКУАЦЫЯ АНГЕЛЬСКИХ ПАДДАНЫХ

КАБУЛ, 30. Пачалася эвакуацыя ў Індыю ангельскіх падданых, лік якіх перавышае тысячу. Жанчыны і дзеці штодзённа адпраўляюцца ў Індыю на самалётах. Мужчыны пад аховай будучы адпраўлены па джэлаал-абадскай дарозе і праз лінію фронту ў Пешавар. (ТАСС).

ВАРШАВА, 2. У Беластоку адбыўся суд над 12 маладымі людзьмі з Саколка па абвінавачваньні ў прыналежнасьці да кампартыі. Усе засуджаны на тэрмін ад 2 да 6 гадоў зьяўленьня.

ВАРШАВА, 2. У Беластоку адбыўся суд над 12 маладымі людзьмі з Саколка па абвінавачваньні ў прыналежнасьці да кампартыі. Усе засуджаны на тэрмін ад 2 да 6 гадоў зьяўленьня.

ВАРШАВА, 2. У Беластоку адбыўся суд над 12 маладымі людзьмі з Саколка па абвінавачваньні ў прыналежнасьці да кампартыі. Усе засуджаны на тэрмін ад 2 да 6 гадоў зьяўленьня.

КАНСТАНТЫНОПЛЬ, 3. Камэнтуючы падзеі ў Аўганістане, газета «Міліет» піша: «Весткі аб адлікаваньні Гэмфры (ангельскага паслаўніка ў Аўганістане) сьведчаць аб важнай ролі, якую адыгрываў гэты дыплямаат у момант реакцыйнага мяцяжу».

Барацьба ў Аўганістане

Агэнт ангельскага імперыялізму вельмі рана сьвяткаваў перамогу. Ход вядзеньня ў Аўганістане прыняў новы зварот, які абярыў усе разьлікі славуэтага палкоўніка Лаўрэнса і ангельскага паслаўніка ў Кабуле Гэмфры.

Кіраўнік паўстанчых банд Кугістанскай правінцы Бачэ-Сакао, які захапіў Кабул, не паспеў прайсьці на троне падышаха і некалькіх дзён, як яму прыйшлося з ліхаманкавай паспяховасьцю адшукваць спосабы, як уцячы з сталіцы. Ніводнае племя, адрача кугістанцаў, не падтрымала яго, бо для ўсіх было ясна, што яго «востростве на трон» азначае новы ўціск краіны ангельскім імперыялізмам, і што яго палітыка будзе зьведзена да абдзірацьня ўсіх пляменьняў у карысьць кугістанскіх ханаў.

Нават племя шывары, якое першым падняло паўстаньне, не жадала прызнаць Бачэ-Сакао падышахам і выступіла супроць яго. Захапіўшы Кабул, Бачэ-Сакао апынуўся адрэзаным ад усёго Аўганістану.

Наадварот, Аманула, пераехаўшы ў Кандагар, зноў стаў цэнтрам і правадыром тых сіл, якія імкнуцца выратаваць краіну ад панавольнянае чужаземцамі і ад разьбурэньня яе мясцовымі авантурыкамі. Гандляры і рамеснікі, прагрэсыўныя пласты чыноўнікаў і вайскоўцаў, земляробы і жывёлаводы зноў згуртаваліся вакол Аманулы і апошні ўзяў назад сваё адрачэньне ад трону. Пераважная большасьць пляменьняў Аўганістану прынесла яму прысягу на адданасьць, і Аманула з посьпехам пачаў барацьбу супроць мяцежнікаў.

Гэта робіць вялікі ўдар па хітрыках ангельскага імперыялізму. Ні для каго не зьяўляецца таёмніцай, што імя ангельскіх агэнтаў паднялі і пашырылі паўстаньне ў Аўганістане, імкнуцца спыніць прагрэсыўныя рэформы, якія ўмацняюць краіну, і зноў падпарадкаваць яе свайму ўціску. Так-жа сама, пры ўсёй шматлікасьці ангельскіх афіцыйных і афіцыйных абваражэньняў, ім на ўдасца ўтаіць, што ніхто іншы, як ангельскі масаньнік Гэм-

ВАРШАВА, 1. Павятовы суд у Хойніцах засудзіў на паўгода турмы Л. Сандэра, які сарваў дзяржаўны сьвят у часе сьвята незалежнасьці ў в. Ярмёнкі.

ВАРШАВА, 1. Павятовы суд у Хойніцах засудзіў на паўгода турмы Л. Сандэра, які сарваў дзяржаўны сьвят у часе сьвята незалежнасьці ў в. Ярмёнкі.



Вуліца ў Кабуле

фры пасадаіў на трон у Кабуле няўдачнага Бачэ-Сакао.

Праўда, усяго толькі два тыдні таму назад Чэмбэрлен «афіцыйна» наваў Бачэ-Сакао бандытам. Але калі Гэмфры здалося, што бандыта досыць моцны, і досыць паслухмяны, ён узяў усе меры для таго, каб утрымаць яго. Аб гэтым вельмі падрабязна расказала лёнданская рэакцыйная газета «Дэйлі Мэйль», стараючыся пахваліцца «мудрай палітыкай» ангельскага паслаўніка.

Вышла гэта нафта няўдала, бо Гэмфры перацаніў сілы свайго саюзніка, і цяпер усе лёнданскія «асьведомленыя крыніцы» прабуюць адмовіцца ад апавяданьня газэты, якая паспяшылася з сваёй адкрытасьцю. Разам з тым ангельскі ўрад да розьня ладзі дзесяткі разоў паўтарае што дня, што ён захоўваў «самую суровую палітыку неўмяшаньня» ў Аўганістане. Але імя гэтае гэты патак перакананьняў паказвае, што ангельскаму ўраду няма чым абвергнуць найвідавочнейшыя факты, якія паказваюць, што яго агэнты былі галоўнымі арганізатарамі падзей у Аўганістане.

Падзеі падыходзяць зараз да разьвязкі. Замыслы ангельскага імперыялізму разьбурваюцца. Пад кіраўніцтвам Аманулы Аўганістан гораіча абараняе сваю незалежнасьць і, трэба думаць, зможа абараніць яе. Аўганістан гадзі зноў рушыць на шляху рэфарму, на шляху адмаўленьня ад старых нявольніцкіх звычаяў і напьякаў. Практыка паказала самому Амануле, што рэфармы павінны ісьці ня толькі на шляху «эўрапейзацыі» краіны, але і на шляху яе эканамічнае перабудовы, на шляху абмежаваньня ўлады фэадалаў і падпарадкаваньня становішча сялян. Разам з тым Усходу практыка аўганскае барацьбы надаваць найбольшае значэньне мэты і мэты ангельскага імперыялізму.



Румынія:—А мне толькі... маленькую паперку прыклеіць...

Абгаварэньне пакту Кэлэга ў рэйхстагу

БЭРЛІН, 2. Як паведамляе агэньцітва Вольфа, сёньня раніцай рэйстаг прыступіў да абгаварэньня пакту Кэлэга. Абгаварэньне пакту было адкрыта прамовай міністра замежных спраў Штэрэзмана. Прадгаварыўшы заяву Брыяна ў часе цэрэмоніі падпісаньня пакту, дзе было зазначана на выключнае значэньне пакту, дзякуючы якому на ўзвесь будучы час яна становіцца незаконнай. Штэрэзмаман гаварыў далей:

«Ужо ў першай нямецкай ноде адносна пакту Кэлэга была выказана думка, што ажыцьцяўленьне пакту ня можа не зрабіць безадкладнага ўплыву на стан міжнародных адносін. Новая мірная гарантыя ня толькі павінна даць значны імпульс для ажыцьцяўленьня ўсеагульнага разьбраеньня але ў якасьці патрэбнага дадатку да адмовы ад вайны, павінны быць знойдзены магчымасьці, якія садзейнічалі-бы вырашэньню мірным шляхам узніклых супярэчнасьцяў паміж інтарэсамі народаў.

У гэтым заключэцца задача, якая павінна быць вырашана, калі пакт павінен быць тым, чым ён заслужыў вае быць, г. зн., пачаткам новай эпохі» (ТАСС).

БЭРЛІН, 2. Партыі, прадстаўнікі якіх ўваходзяць у склад ураду, адмовіліся удзельнічаць у спрэчках па прамове Штэрэзмана з аднаў мэтамі прадэманстраваць «аднадушша» па пытаньнях замежнай палітыкі. У спрэчках выступілі толькі прадстаўнікі пацыяналістычных (фапшыстых), нацыяналістычных і камуністычнай партыі.

Камуністычны дэпутат Штэкэр назваў абгаварэньне пакту Кэлэга, якое адбываецца ў рэйхстагу, чысьцейшай камэдыяй. «Калісьціныя буржуазныя партыі і сацыял-дэмакраты, — сказаў прамовца, — адвосніцца да справы настолькі нясур'ёзна, што нават ня ўзлілі сабе слова». Штэкэр зазначыў, што пакт Кэлэга зусім ня ў стане папярэдзіць вайну. Савецкі ўрад, па словах прамовца, падпісаў пакт Кэлэга, з мэтай давесці, што гэтой падтрымаць усяляку спробу забесьпячэньня міру, якая-бы мізэрная яна ні была.

Другі пункт—захаваць старога, аджываючага тыпу акадэміі, паступовае самаўміраньне, ізацыяна ад савецкай грамадзкасці. Выбар гэтых шляхоў у значнай ступені залежыць ад саміх акадэмікаў.

Першы плян магчымы толькі пры ўмове самаўміраньня, ізацыяна ад савецкай грамадзкасці. Выбар гэтых шляхоў у значнай ступені залежыць ад саміх акадэмікаў.

Першы плян магчымы толькі пры ўмове самаўміраньня, ізацыяна ад савецкай грамадзкасці. Выбар гэтых шляхоў у значнай ступені залежыць ад саміх акадэмікаў.

ВЫПУСЦІМ ТРЭЦЮЮ ПА-ЗЫКУ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫІ

КІНЕМ НА ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫЮ НОВЫЯ МІЛЬЁНЫ

Зваротан рабочых да ўраду

Рабочыя дэпо Сартрэвачана, Каванскай ж. д. на сваім агульным сходзе, прысьвечаным перавыбарам саветаў ухвалілі пастаўку:

— Прасіць урад аб выпуску сьлёта трыці пазыкі індустрыялізацыі СССР.

— Другая пазыка праймае ў СССР з посьпехам, — гаварылі рабочыя, — Заданьне ўраду выканаць ўсім рабочымі з вялікім пераўмішэньнем. Нават прыйшлося павялічыць агульную суму пазыкі. Індустрыялізацыя нашай краіны патрабуе новых адзітальных укладаньняў. Таму, мы просім выпусціць трэцюю пазыку індустрыялізацыі і на магчыма большую суму.

Новая пазыка павінна спаткаць з боку рабочых поўнае энтузіязь.

Сеньня адчыняецца XII зьезд КП(б)Б

ДАУШЫ АДЗІНАДУШНЫ БЯЗЬЛІТАСНЫ АДПОР УСЯКІМ УХІЛАМ АД ЛЕНІНСКАЙ ЛІНІІ, ЯК „ЛЕВАМУ“, ТАК І НАБОЛЬШ НЕБЯСЬПЕЧНАМУ У ДАНЫ МОМАНТ—ПРАВАМУ, БАЛЬШАВІЦКІ ЗАГАРТАВАНАЯ У БАРАЦЬБЕ ЗА ГЕНЭРАЛЬНЮ ЛІНІЮ ПАРТЫІ, ІДЗЕ КП(б)Б ДА СВАЙГО ЗЬЕЗДУ

АБГАВАРВАЕМ ПЫТАНЬНІ XII ЗЬЕЗДУ

Як расла КП(б)Б і задачы далейшага росту

Усе паданьні вылічэньні і меркаваньні паказалі, што КП(б)Б бязумоўна адолее ў бліжэйшым два гады прыняць каля 14.000 рабочых і батракоў, даўшы іх лік у КП(б)Б да 23.200. Аднак, дэя таго, каб гэты лік склаў 50 проц. агульнай колькасьці КП(б)Б, да таго часу трэба зьвесці да мінімуму прыём у партыю нерабочых элемэнтаў. Гэта можна будзе ажыццявіць, калі пры прыёме прапанд рабочых будзе ў працягу бліжэйшых двух год ня менш 66,3 проц. і с.-г. рабочых і батракоў—10,2 проц. (у працягу апошняга году рабочыя ў прыёме складалі 61,8 проц., а с.-г. рабочыя і батракі—3,4 проц.).

Выходзячы з гэтага, на прыём астатніх груп (сялян, вайскоўцаў, служачых і інш.) застаецца ня больш 23,5 проц. Асноўнае месца ў прыёме апошніх груп бязумоўна павінны заняць сяляне-калясьнікі і актыўныя беднякі. Да сучаснага моманту ў калгасе мы маем вельмі слабую партыйную працоўную і наогул нявызначны лік камуністаў, занятых у калгасе. На I-VII 1928 г. у КП(б)Б налічвалася ўсяго 298 камуністаў, выключна занятых у калгасе і сельскай гаспадарцы. На 1 студзеня 1928 г. на 100 калгасаў мелася 97,2% камуністаў у сярэднім, а партыяслояка сярод працоўных у калгасе раўнялася 4 проц.; на калгасе, арганізаваных за 1928 г., на 100 калгасаў прыходзіцца ў сярэднім 71 камуніст, а партыяслояка

раўнялася 3,9 проц.

Другім момантам у росьце КП(б)Б зьяўляецца пытаньне аб шырокім уцягненьні ў партыю фабрычна-заводзкіх работніц.

Слабое да гэтага часу ўцягненьне работніц у партыю прывяло да таго, што на радзе прадпрыемстваў, у якіх пераважае ці ёсьць значны лік работніц, партыяслояка вельмі нізкая. Так, на I-VII 1928 г. на прадпрыемствах з лікам рабочых больш 100, партыяслояка сярод усіх рабочых раўнялася 21,5 проц., а сярод работніц—толькі 12,2 проц., а на прадпрыемствах з большым лікам работніц і агульна ніжэй («Вазулі»—9,9 проц., «Дняпро»—7,2 проц., імя К. Маркса—2,3 проц., «Дзвіна»—9,5 проц., «Дняпроўская мануфактура» 9,7 проц.). Работніцы-камуністкі складалі ўсяго толькі 12,3 проц. да агульнага ліку камуністаў фабрычна-заводзкіх рабочых у той час, як у складзе ўсіх фабрычна-заводзкіх рабочых жанчыны складалі каля 30 проц.

Яшчэ горш абстаіць з уцягненьнем с.-г. рабочых і батракаў у партыю, якіх у КП(б)Б налічваецца ўсяго толькі 69 ці 1,1 проц. да ліку батракаў і с.-г. работніц толькі членаў саюзу рабзелес (6,2%).

У заключэньне трэба спыніцца на асноўных недакахтах у характары росту КП(б)Б за апошні год. Надамо перш за ўсё даныя, што характарызуць рост КП(б)Б за лік прыёму за 2 апошнія гады (наквартальна).

(На занятках)

	Усяго прынята	З ІХ У ПРОЦЕНТАХ			
		Раб. на афарм.	С.-г. работ.	Сялян	Служ. і інш.
1927 г. I-шы квартал	718	37,5	3,6	23,6	35,9
II-ы "	1008	43,5	3,1	26,1	27,3
III-ы "	1004	36,9	2,3	30,2	30,7
IV-ы "	2901	36,6	1,9	6,0	5,5
1928 г. I-шы "	2641	59,6	4,9	13,6	21,9
II-ы "	382	38,3	5,4	30,8	25,5
III-ы "	1267	46,4	6,2	24,7	24,7
IV-ы "	1216	46,8	6,5	20,2	27,7

*) Гісторычныя зьвесткі.

Гэтыя даныя гавораць аб тым, што рост КП(б)Б у некаторай ступені ішоў самадэям і кампанейскі, што рост ішоў як скакавата на пасообных перыядах, так і пры значным хістаньні ў тэмпе прыёму ў КП(б)Б розных сацыяльных груп, на замацоўваючы за рабочымі вясняна, устойлівага процанту ў прыёме. Так, найбольш буйныя прамысловыя арганізацыі КП(б)Б не маглі захаваць пасля Кастрычніскага пераходу незалежна тэмпу ўцягненьня ў партыю рабочых. У Відавскай акрузе, у першым квартале 1928 г. ня прыняты ніводны рабочы з вытворчасьці, а ў другім квартале—ўсяго 16 рабо-

складзе КП(б)Б к канцу 1930 г.—на трэбае ратужае зьніжчэньня гэтых недакахтах. Трэба дабіцца састамацічнага ўцягненьня рабочых у партыю, захаваньня ўстойліва процант іх ва ўсім прыёме.

Трэба, каб усе ячэйкі, значна ўзмацніўшы і разгарнуўшы ўсю малявую работу на прадпрыемствах і сярод батракоў, у штодзённай сваёй рабоце вымудзілі перадавых рабочых. Ячэйкі павінны штодзённа выяўляць усіх тых рабочых, якія праўдліва найбольшую палітычную ўстойлівасьць у перыяд цяжкасьці, зьяўляюцца сапраўднымі

Ці патрэбны нам кантрольныя камісіі пры райкомах

Некалькі прапаноў.—У парадку абгаварэньня.

Прапановы, якія высюваюцца мюю, зьвязаны, галоўным чынам, з пашырэньнем праў раённых камітэтаў партыі. Гэтыя пытаньні маюць устаўное значэньне і таму тут якрая можна іх высунуць на абгаварэньне перад XII-м зьездам КП(б)Б.

Прапанова 1-ая. Трэба арганізаваць там, дзе ня менш тысячы членаў арганізацыі, кантрольныя камісіі пры райкомах. У радзе акруговых арганізацый (Менск, Гомель, Віцебск) ёсьць такія раёныя арганізацыі, якія налічваюць тысячы, дзеве, тры і больш членаў арганізацыі. Калі прыглядзецца да практыкі работы гэтых раённых камітэтаў, бачым, што вельмі многа часу ідзе на пасаджэньні бюро, на непасрэдны разгляд розных спраў—незвычайных учынкаў пасообных членаў партыі, правэрку рабкораўскіх зместак, расьсьледваньне заяваў на даручэньні АКК-РСІ і г. д. Усе гэтыя справы, зьвязаныя з такога роду справамі, выклікаюцца на бюро, даны-ваюцца (інакш невяга), разьбіраюцца ўсебакова той ці іншай ўчэнкай, зьявіцца і г. д. Натуральна, што рад пільнавых пытаньняў бягучай кіручай работы гэтым самым часта адкладваюцца і пераносіцца на на-загаровае ці чарговае пасаджэньне бюро. Пры гэтым трэба ўлічыць, што пашырэньне даскладнай работа на многіх справах, што разьбіраюцца, у радзе выпадкаў церціцца яксьцю. Ва ўмовах раёну бываюць і такія зьявішчы, як скажэньне клясавай лініі, алоўжываньні, і нярэдка прыходзіцца ва ўсіх гэтых выпадках даводзіць да ведама і ўжыцьця мер АКК-РСІ. За мноства спраў у АКК-РСІ, апошняя пры ўсім жаданьні кутка рэагаваць, расьсьледваць і правярць ня зможа.

Пажадана, напрыклад, каб разгляд некааторых пытаньняў (рабкораўскіх зместак, выключэньне з партыі і інш.) прайшоў непасрэдна на прадпрыемстве, на фабрыцы. Райкомы-я ня ў стане гэта практыкаваць. У нашай Кастрычніскай раёнай арганізацыі (дзе каля 3.000 членаў арганізацыі) такіх спраў прыходзіць шмат. Праўда, за апошні час райком практыкаваў вылучэньне часоных каміфліктных камісіяў, якія сябе зусім апраўдалі (напрыклад разгляд і шд-

рыхтоўка да пасаджэньня бюро РК розных спраў). Аднак, гэтыя камісіі не зьяўляюцца стала дзейнымі арганізмамі і зьявіцца імі ня могуць. А патрэбнасьць у такіх арганізмах у раённых арганізацыях пасьпела і патрабуе свайго вырашэньня ня толькі ва ўмовах буйнага раёну, але таксама і ў найбольш буйных партыйных ячэйках. Таму ічу:

а) На чарговых раённых партыяна-ферэцных, у раённых арганізацыях, дзе налічваецца ня менш 1.000 членаў арганізацыі, трэба абраць раёныя кантрольныя камісіі, распрацаваўшы для іх палажэньне і прычыпы работы.

б) У партыячэйках, дзе звыш 100 членаў ячэйкі,—вылучыць каміфліктныя камісіі, якія абраць на чарговых перавыборах бюро ячэек. Для іх таксама распрацаваць палажэньне аб іх дзейнасьці.

Гэтыя мерапрыемствы ў жыцьці і дзейнасьці арганізацый буйных раёных арганізацый і ячэек дадуць, бязумоўна, станоўчыя вынікі, як у сенсе лепшай пастаноўкі барацьбы за чыстату клясавай лініі, так і святацовага зьніжчэньня раду неадаровых зьявішч сярод пасообных камуністаў. Праўда, можа быць пастаўлена пытаньне—ці ня будзе зьявіцца гэта мерапрыемства з дэдэткавымі грашовымі затратамі на ўтрыманьне апарату кантрольных камісіяў пры райкоме. Бязумоўна, но. Нямага пільнага апарату кантрольных камісіяў мець ня будуць. У якасьці-я партыяслояка ці іншых-тара трэба будзе вылучыць у парадку нагрукі са складу арганізацый моцных і вытрыманых таварышоў з высьвэленнем іх ад іншай нагрукі, таксама як мы зрабілі з няплатным інструктарскім складам пры райкомах.

Прапанова 2-ая. Арганізаваць пры райкомах, дзе таксама ня менш 1.000 членаў арганізацыі, камісіі па прыёме ў партыю. Гэта пастаўлена дэдуцца тым, што прыём афармленьне і пашырэньне разгляд той ці іншай заявы носіць заяўны характар. Ёсьць рад выпадкаў, калі з часу наладзі заявы ў ячэйку да дня атрыманьня кандыдацкай карткі прыходзіць 3-4 месяцы. На адным пасаджэньні бюро райкому звычайна

праходзіць 20-30 прыёмаў і пераводаў у партыю, з выкліканьнем на пасаджэньне ўсіх, хто прымаецца і пераводзіцца. Калі ўзяць пад увагу (а ўзяць трэба) разгляд раду спраў па заданьні АКК-РСІ (іх бывае 2-3) і 20-30 прыёмаў і пераводаў, дык прыходзіцца ў працягу тыдня праводзіць некалькі на-загаровых пасаджэньняў бюро. Такая грамад-касьць зьявіцца і якасьць работы. Цягнуць-жа па некалькі раз у тыдзень на пасаджэньні бюро членаў бюро райкому—рабочых ад варштату (а іх 5 чалавек) зьяўляюцца амаль немагчымым.

Надаючы вялікае значэньне прыёму і пераводу, нам трэба зьмярнуць увагу на большае пашырэньне зьяві-ства з тымі, хто прымаецца і пераводзіцца ў партыю. Таму трэба будзе пшпер практыкаваць з боку райкому непасрэдны разгляд пасообных заяў на прадпрыемстве. Пры ўсім гэтым нам трэба прыняць ратужы меры да максымальнага скарачэньня тэрмінаў афармленьня і пераводу. Таму трэба:

а) арганізаваць пры райкомах, там, дзе звыш 1.000 членаў арганізацыі, камісіі па прыёме ў партыю;

б) на чале гэтых камісіяў пакінуць члена бюро райкому і высунуць двух камуністаў-рабочых ад варштату;

в) камісіі па прыёме ў партыю ўвесці ў практыку непасрэдны разгляд заяў аб прыёме і ашкет аб пераводзе на прадпрыемствах;

г) на бюро райкому прынятых камісіяў па 1-ой і 2-ой катэгорыі з рабочых ня выклікаць, адносна-ж асоб 3-й катэгорыі бязумоўна разглядаць іх заявы на бюро з выкліканьнем іх;

д) абмежаваць для партыячэк тэрмін афармленьня 2 тыднямі з дня атрыманьня заяў аб прыёме і пераводзе. Для раённых камітэтаў тэрмін афармленьня таксама абмежаваць 2 тыднямі з тым, каб у працягу месяца ад ячэйкі да ааруктомо было праведзена аднаведнае афармленьне. Таму трэба салікаць на-загаровыя пасаджэньні пленумаў райкому выключна па пытаньнях прыёму і пераводу.

Гэтыя прапановы пасьпелі і вырашчыць іх трэба станоўча.

Н. Г. КОНОХАУ.

Тэзісы ЦК да зьезду КП(б)Б поўнасьцю адпавядаюць генэральнай лініі партыі

ПОЛАЦКІ АГУЛЬНА-ГАРАДЗКІ СХОД ПАРТЫЙНАГА АКТЫВУ СУ-МЕСНА З ПАРТАКТЫВАМ ВАЙСКО-ВЫХ ЧАСЬЦЕЙ ГАРНІЗОНУ, заслу-хаўшы даклад таа. Фэдарава па пытаньнях тэзісаў да XII зьезду КП(б)Б (аб 5-цігадовым плане разьвіцьця на-роднага гаспадаркі і культурнага будаўніцтва БССР, а таксама аб росьце, рэгуляваньні і чыстцы раду партыі), ухваляе ў асноўным апублікаваныя тэзісы ЦК да зьезду і прызнае іх адпавядаючымі генэральнай лініі партыі па будаўніцтве сацыялізму.

Сход партыйнага актыву канстатуе, што ЦК у тэзісах да зьезду зусім правільна вызначыў рэзьмеркаваньне сіл і сродкаў на разьвіцьця гаспадаркі БССР, зрабіўшы асноўны ўпор на разьвіцьця прамысловага будаўніцтва, у прыватнасьці—разьвіцьця прамысловай, яка зьвязана зь перада-вамі вытворчасьці, на інактыва-цыю ольёнага гаспадаркі і культурны

Уздым Беларускай ССР.

Сход адзначае, што пастаўленыя ў тэзісах да зьезду задачы росту партыйнай арганізацыі, рэгуляваньня са-цыяльнага складу і чысткі раду партыі будуць аддзейнічаць далейшаму замацаваньню адзінства партыі, што зьявіцца і ў далейшым дэярэе леныскае кіраўніцтва партыі будаўніцтвам сацыялізму.

Сход даручае Палацкай дэлегацыі на XII зьезд КП(б)Б у адпаведнасьці з задачамі партыі ў сучасны перыяд завастрыць увагу зьезду на неабходнасьці адаць большую увагу Палацкай акрузе, як найбольш адсталай, у справе яе эканамічнага і культурнага будаўніцтва, у прыватнасьці на пытаньнях: пашырэньня ў Палацкай акрузе прамысловай, будаўніцтва саў-гасаў, калгасаў і іх спецыялізацыі, прысьвячэньня тэмпу землеўпарадкаваньня, пашырэньня працы па культурным абслугоўваньні працоўных маа (7-мігодні, тэатры, клубы і інш.).

На барацьбу за працоўную дысцыпліну

Мабілізаваць партыйную рабочую грамадзасьць для выкананьня важнейшай задачы прамысловай

Наш цэнтральны друк («Правда», «Эканамічэская Жыць» і інш.) за апошні час завастрыў увагу ўсёй рабочай грамадзасьці на ўзмацненьні барацьбы за падняцьце працоўнай дысцыпліны. Перадавіца «Правды» ад 31 студзеня зазначае, што «за апошнія два-тры месяцы мы натыка-емся на цолю патак карэспандэнтчэй і паведамленьняў з месц, якія гавораць аб сур'ёзным зьявіньні працоўнай дысцыпліны на фабрыках і заводах». Сэвэная прэса адзначае рад фактаў з жыцьця фабрык і заводаў, дзе некаторыя найбольш адсталыя групы рабочае клясы праўдліваць «врачэствэ» дрэнным адносіням да сродкаў вытворчасьці, машыні і ма-тэрыялаў, ігнараваньне вытворчай дысцыпліны, нагорманьне якасьці пра-дукцыі, няпоўную выпрацоўку норм,

п'яньства і хуліганства ў часе работы і павільчэньне колькасьці працулаў. Гэтым ганебным зьявам абвешчана жорсткае барацьба.

Ужо на цолюм радзе прадпрыемстваў шляхам узмоцненай і дружнай работы рабочага актыву, «строхнутай» удалося падняць працоўную дысцыпліну, абвешчачы энэргічную барацьбу прагудышчыкам і сабатажнікам.

У друку БССР слаба асьвятляюцца стан працоўнай дысцыпліны на прадпрыемствах. Фактычны стан працоўнай дысцыпліны на прадпрыемствах БССР ня лепшы, чым у іншых раёнах, а на пасообных прадпрыемствах нават горшы. Паводле статыстычных даных ВСНГБ, за апошнія тры гады нявыхад на работу характарызаецца наступнымі данымі:

Г А Д Ы	ка на аботу	выпад	работу	У тым ліку нявыхад на наступных прычынах у проц.

Выканаць дырэктывы партыі аб працы савецкіх ячэек КП(б)Б

Ратужа бшч на выпадках ігнараваньня пастаноў ячэек партыйцамі—кіраўнікамі ўста-ноў. Барацьба за працаздольны, гібкі і танны апарат усё яшчэ ідзе спаба

(На нарадзе сакратарэў савецкіх парт'ячэек)

БЕЛАРУСЬ ПЕРАД ВЯСЕНЬНЯЙ СЯУБОЙ

БОЛЬШ ІНІЦЫЯТЫВЫ НА МЯСЦОХ

НЕ ЧАКАЮЧЫ ДАПАМОГІ З БОКУ, МАБІЛІЗУЕМ МЯСЦОВЫЯ СРОДКІ, ШЫРЭЙ ВЫКАРЫСТАЕМ МАШЫНЫ, НАСЕНЬНЕ І УГНАЕНЬНЕ, ЯКІЯ МАЮЦА У НАШЫХ АКРУГАХ І РАЁНАХ

Зараз ужо ў некаторай меры выяўляюцца перспектывы забеспячэння Беларускай сродкамі вытворчасці да веснавой пасеўнай кампаніі.

ЯКІХ СЕЛЬСКА-ГАСПАДАРЧЫХ МАШЫН НАМ НЯ ХОПІЦЬ

З забеспячэннем сельска-гаспадарчымі машынамі становіцца досыць спрыячае — завозацца плугі, бароны і г. д. Са спружыновымі баронамі была замена, але яна, як быццам, будзе ліквідавана.

Магчыма крыху ня хопіць сартавальных машын, што ў большай сваёй частцы трэба аднесці за кошт пераспадчасці акруг, якія сваяцтва не далі поўных заявак. А ўсякія па-запланаваныя дадатковыя закупкі зараз ня могуць быць рэалізаваны.

На аўсім добра стаіць справа з малочным інвентаром. Чакаюцца імпартныя сепаратары, а таксама прыбудуць са спазненнем. Малочнай пасадак Белметалтрэст абядае задаволіць у другім квартале. Маслабойкі нам абядаюць прывезці ў шоты-сакавіку. Але пакуль што толькі абядаюць...

Трактараў Беларусі атрымае да веснавой кампаніі 65 (з урэзкай супроць заявак), якія будуць скарыстаны выключна для арганізацыі трактарных калон.

МЕСЦЫ ПАВІННЫ ЗАГАТОВІЦЬ МІЛЬЁН ПУДОЎ АУСУ.

Забеспячэнне насеннем збожжавых культур быццам-бы не выклікае пагрозы. Але тут трэба зазначыць, што Беларусь амаль што ня можа разлічваць на атрыманне аўсу з боку з прычыны таго, што гэта насенне браніруецца для вытворчых раёнаў Саветаў Саюза, у якіх у мінулым годзе быў скарачэнні яравыя каліны.

У нас-жа, у Беларусі, мы ў мінулым годзе мелі добры ўраджай аўсу, і забеспячэнне насеннем аўсу (да 1 мільёна пудоў) павінна базавацца амаль што выключна на мясцовых загатоўках. А адгледуць вывад — мы павінны ў максімальнай ступені ўзмацніць загатоўку аўсу (а таксама ячменю) для таго, каб не сарваць пасеўнай кампаніі.

КАТАСТРАФІЧНЫ НЕДАХВАТ КАНОШЫНЫ

З агародным насеннем, з насеннем каранёпадоў (пераважна імпартнае), пімафеяўкі, пікі, сарадзі становіцца досыць спрыячае.

Але што нам пагражае, дык гэта катастрафічны недахват насення канюшыны і часткова лубіну. У нас пакуль што вельмі слабыя надзеі на атрыманне гэтага насення ад забеспячэнчых арганізацый СССР. Прычыны тут наступныя. У саразе ў мінулым годзе быў недарод канюшыны. Застаюцца імпарт, але апошні загрымаўся з прычыны таго, што зямляныя купцы, улічваючы нашу патрэбу ў канюшыне, уварылі каўрус і вельмі надзялі цэны на канюшыну да размяраў, для нас ілюзійных. Тым ня менш магчыма, што гэта ста-

Пакуль-жа нам трэба ўсю энэргію пакіраваць на ўзмацненне мясцовых загатоўкаў канюшыны, якая з'яўляецца абавязковай умовай пры рэканструкцыі сельскае гаспадаркі.

З той прычыны, што нястача канюшыны застаецца бяспрэчным фактам, нам прыдзецца пераацэнаваць водпуск канюшыны, накіраваўшы яе ў першую чаргу ў паўночныя акругі і ў тры раёны, дзе праведзена работа па ўвядзенні шматпольнага севазавароту.

Наогул-жа мы ў Беларусі заўсёды спадзяемся на заваз з боку — вось пачкаем, пакуль нам прывязуць — і маля паключаем намаганьня для таго, каб патрэбнае насенне загатоўці. Беларусі трэба паставіць справу так, каб абыходзіцца ўласным насеннем без дапамогі з боку. Зараз в мост чутны галасы, што ў нас, бачыце, канюшына прымерзла, а вось завозаць да нас насенне канюшыны з халоднай Пермскай губерні.

ШТУЧНАГА УГНАЕНЬНЯ НЯ ХОПІЦЬ

Са штучнымі ўгнаеннямі справа стаіць досыць дрэнна — заяўка Беларусі пакуль што здавальняецца са значнай урэзкай. Згодна выпрацаванага ў Маскве пляну, штучнае ўгнаенне дастаўляецца ў Беларусь у другую чаргу. Поўнасьцю мы будзем забяспечаны хіба толькі фосфарытнай мукой. І тут нам таксама трэба налегчы на тры ўгнаенні, што ёсць у нас пад рукою — гэта попель, торф, вапна.

У БЕЛАРУСІ УПЯРШЫНЮ БУДЗЕ ПРАВODЗІЦА ВАПНАВАНЬНЕ ГЛЕБЫ

Да рэчы, у Беларусі ўпяршыню об-лета будзе праводзіцца вапнаванне глебы. Ёсць пастанова саюзага ўраду аб тым, каб у гэтым годзе ў Беларусі было праведзена вапнаванне глебы на плошчы ня менш 50.000 гектараў. У сувязі з гэтым Сельсаюз адпуская нам каля 50 машын для размолу вапнаю.

У гэтым годзе будзе таксама з'яўляюцца Добрускія крэйдавыя гори (якія там стварыліся ад напярвоў адкідаў) для вапнавання глебы.

Вапнаванне глебы ў гэтым годзе будзе праводзіцца выключна ў саўгасах, калгасах і на палёх сялян-даследчыкаў — там, дзе глеба падрытывана для вапнавання. Сілянскія-ж палі пакуль што не падрытываны да гэтага роду ўгнаення і вапнаванца ня будзе.

УСЕ ЗАЛЕЖЫЦЬ АД ЭНЭРГІІ МЕСЦ

Такім чынам, мы ў адносных забеспячэння сродкамі вытворчасці маем пакуль што два надобныя вучасткі — гэта насенне канюшыны і штучнае ўгнаенне. Наш урад прымае ўсе меры да таго, каб гэты пры-звезлі гэтыя прадметы. А ўсё іншае залежыць ад месці — ад іх ініцыятывы і энэргіі.

У першую чаргу трэба накіравацца аб тым, каб усё тое, што ўжо ёсць, было дастаўлена сялянціну сваявольна.

веснавой кампаніі былі завезены селяніну на сямях, а не на калёсах — у нас часта забываецца.

Трэба думаць, што мы ў гэтым годзе пазбавімся ад такіх недарэчнасцяў, якія былі ў нас у мінулым годзе, калі, напрыклад, 12 вагонаў з аўсам, замест таго, каб панасці ў наш Магілёў на Дняпры, папалі (прычына — пераблыталі адрас) у Магілёў на Дняпры, або калі плугі пападалі на месцы ў палове лета.

СТУДЭНТЫ АКАДЭМІІ У ВЕСКУ

Для ўзмацнення сельска-гаспадарчай кампаніі на вёску будзе накіравана для працы 100 студэнтаў апошняга курсу Беларускай сельска-гаспадарчай акадэміі на тэрмін з 1-га сакавіка да 1-га чэрвеня.

ПАЛІГЧЭНЬНЕ УМОЎ ПРАЦЫ АГРАНОМАЎ

Для палігчэння ўмоў працы агра-номаў прыняты наступныя мерапры-емствы. Мясцом катэгорычна забаро-нена нагрукі аграномаў якой-не-будзь іншай работай, апрача агра-намічнай. Было-б добра, каб агра-номы аб усіх выпадках парушэння гэтай пастановы ўраду паведамлялі-б у друк або ў Наркамзём. Далей, на час

пасеўнай кампаніі аграномы вызва-ляюцца ад прысутнасці на судовых пасяджэннях для разбору судова-зямельных спраў.

Далей, акрыжканкомам і райвыкан-комам даручана забяспечыць агра-номаў сродкамі для перасоўвання. Патрэбныя для гэтага невялікія гра-шовыя сродкі павінны быць адшуканы ў мясцовым бюджэце.

РАЁННЫЯ КАНФЭРЭНЦЫІ ПА ўРА-ДЖАЙНАСЦІ

Наркамзём прыняў пастанову — у бліжэйшы час склікаць раённыя на-рады па ўраджайнасці. На гэтых канфэрэнцыях будуць абмяркоўва-цца дэкреты саюзага і Беларуска-га ўрадаў аб узяцці ўраджайнасці і ўсе вынікаючыя з іх мерапры-емствы.

Яшчэ адно новае мерапрыемства ўводзіцца ў гэтым годзе — гэта інсты-тут выбарных унаўважаных ад вё-сак і пасёлкаў на ўзьяцці ўра-джайнасці.

Напружанай работы ёсць шмат, усё валажыць ад святасовага пачату і ад тэмпу не правядзення.

Л. НЯФЕДАЎ.

ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

ТЭЛЕГРАФУ, ТЭЛЕФОНУ, ПОШТАЙ НАШЫХ КАРЭСПАНДЭНТАЎ

Бяспрытульны завод

Абураючая безгаспадарчасць і п'янкі на Смолаўскай лесасільні. — Сабekoшт прадукцыі ў тры разы даражэй, чым на іншых лесасілках. Адміністрацыйныя выдаткі зьніжаны на... 2,1 проц. — Былыя дзянікіўцы і сыны памешчыкаў працуюць на заводзе

ВІЦЕБСК (наш кар.) Інспекцыя РСІ пры абсьледванні Смолаўскага лесасільнага заводу (каля ст. Га-радок, Паўн. Зах. чыг.) выкрыла малювак поўнай безгаспадарчасці, ядбайнасці і нават швэдніцтва на заводзе.

Дырэктар заводу Белаглазаў па-лову рабочага часу праводзіў у ка-мандыроўках, пакідаючы завод без нагляду. На заводзе пашыралася п'янства і куліганства, у якіх чы-ны ўдзел бралі б. сакратар і чыёкі, старшыня заўкому і адміністрацый-ны персанал.

Сабekoшт куба-футу прадукцыі дайшоў аж да 22,5 кап., у той час, як на Чашчынскім лесасільным заводзе ён выражаеця ў 8 кап. За 1927-28 год завод прапрацаваў усяго 175 дзён. У сакавіку 1928 году абодвы дэкабілі вышлі з

строю, і завод спыніў сваю працу. У другім выпадку ў вадаправодных трубах закладваюцца драўняныя рэй-кі для спынення падачы вады на завод.

На заводзе з'яў ў сабе моцнае гняздо антысавецкі элемент — былыя дзянікіўскія афіцэры, папоўскія, ге-неральскія і памешчыцкія сыны. Пазбаўлены выбарчых правоў дзе-сятнік Ляке быў абраны прафупаў-наважанным, сын пратад'якана Тро-іцкі прагэз у члены фабкому.

Дырэктыва ўраду аб 20 проц. зьніжэнні адміністрацыйна-гаспа-дарчых выдаткаў выканана ў раз-меры... 2,1 проц.

Калегія НК РСІ ВССР паставі-ла ўвесь матар'ял перадаць у пра-куратуру для прыцягнення віна-ватых да адказнасці, Белаглазава зьявіць з кіруючай работы і пра-весьці чыстэу асабовага свладу за-воду.

Яшчэ аб „паказальнай“ гаспадарцы Мароза

ПОЛАЦАН. (Наш кар.) У газэце „Звязда“ ад 2-га студзеня ўжо паве-дамлялася, як дасьледчы Мароз, былі дробна абшарнік, атрымаўшы ў сталое нармэстывнае саўгас „Фатынь“, абар-нуў яго замест неаказальнае ў кулацкую гаспадарку.

Пры нядаўнім абсьледванні гэтае гаспадарні воласкім аўгровым інспек-тарам па сельскай гаспадарцы выш-леда, што Мароз зводзіў 11 батракоў членаў саўгасу, а замест іх узяў 3 бат-ракоў пачленаў саўгасу, якім забара-ніў ісьці ў саўг, у алгоўным выпадку па-грашэў зьявіньнем іх.

Пачаліся выбары ў Ба-бруйскі гарсавет 100 проц. абутнікэй зьявілася на выбарчых сход

БАБРУЙСК. (Наш кар.) Рабочыя абутнікі абвясцілі дзень 31-га студзеня — дзень выбараў у гарадскі савет — нерабочым днём. Усе ра-бочыя сабраліся ля дому саўгасу і адтуль са зьяягамі і аркестрам на-кіраваліся ў клуб.

Сабраліся ўсе 100 проц. ра-бочых. Калі 100 вапытаньняў атрымаў дакладчык — член гарсавету. У спрэчках выказалася зыш 20 ра-бочых. У наказе абутнікэй шмат увагі

60 новых калгасаў

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.) У ак-руге арганізуецца 60 новых кал-гасаў, з іх у Брагінскім раёне — 6, Буда-Кашалейскім — 4, Вет-каўскім — 6, Гомельскім — 7, Ка-марынскім — 9, Лоеўскім — 7 і г. д. Намячаецца аб'яднаць гэ-тыя калгасы ў 4 буйныя, з плошчаю ў 2.000 гектараў кожны.

Акрамя таго намячаецца ўзбудыць да 10 існуючых кал-гасаў. Акрамя таго, у акрузе будзе арганізавана 50 мільён-ных і 29 мільярацыйных та-варыстваў.

Пам. пракурора Розэн-гауз зьявіць з працы

ВОРША. (Наш кар.) У нашай газэце ўжо паведамлялася аб гэі ненармальнай атмасфэры, якая от-варылася ў Аршанскай акруговай пракуратуры. Дзякуючы злачынным і бюракратычным адносинам судо-вых прапайкоў пачоўчы жыцьцё самагубствам начальнік міліцыі Го-рацкага раёну т. Салаўёў. Асабліва дыскрэдытаваў органы пракуратуры памочнік пракурора Розэнгауз. Значная частка віны ў самагуб-стве т. Салаўёва кладзецца на Ро-зэнгауза.

Зараз, паводле пастановы Аршан-скага акругома КП(б)В, Розэнгауз зьявіць з працы. Усі спрэжа аб ім перадава на рэзгляд АРК.

Чырвоны абоз з хлебам

СЛУЦАБ. (Наш селькор.) 31 студзеня ў м. Капыль прыбыў сля-нскі абоз з 80 фурмамак. Сяля-не вёсак Вялешыльскага і Капыль-скага сельсаветаў прывезлі 860 пудоў хлеба для калектыўнай ада-чы ў мясцовы кааператыв. У мя-стэчку адбыўся мітынг, на якім віталі адатчыкаў хлеба прадстаўні-кі парт'ячэйкі, РКВ і спажывацкае таварыства.

Пастановы IV-й нарады рабселькорэў праводзім у жыцьцё (Мазыр)

Рэдакцыя газэты „Заводні Гудок“ быў праведзены шматлюдны сход ра-бселькорэў і чыточоў газэты, на якім быў зроблены даклад аб выніках прыхі ўсесаюзнай нарады рабселькорэў і да-клад РСІ аб сувязі з насьпеннастамаі. Сход абаруаўся ў сапраўды вечар самакрытыкай. Выступіўшы гаварылі аб рабоце як мясцовых, так і цэнтраль-ных газэт, аб цэлым радзе недахопаў ровных уставаў і асабліва шакрэс-лівагі неабходнасьці ўставаў асабліва больш дэснай сувязі РСІ з газэтамі ў мэтах дапамогі ім у больш хуткім рэаганаван-ні на зямкі і валян.

Выбары ў гарсаветы

Дабіцца 100% яўкі на выбары

Разгарнуць жывую самакрытыку вакол справядзач гарсавету — задачы кожнай заводскай партыйнай і прафэсыянальнай арганізацыі

Выбары ў Барысаве

БАРЫСАЎ. (Наш кар.) Пача-ліся выбары новых дэпутатаў у гарадскі савет. Ужо адбы-лося 10 выбарчых сходаў. Сход-ды праходзяць вельмі ажыў-лена; процант яўкі ў сярэднім зусім здавальняючы.

Так, напрыклад, па саюзе ГАРБАРОЎ зьявілася на выбары 95 проц. выбарчыкаў, на ЗА-ВОДЗЕ ІМЯ ЛЕНІНА — 90 проц., на заводзе «Пралетарскі Молат» — 70 проц. і г. д.

На ўсіх сходах поўнасьцю прайшлі кандыдатуры, якія рэ-камэндаваны парт'ячэйкамі і прафактывам.

для чаго скарыстоўваюцца роз-ныя мэтады агітацыі. Вялікі ўдзел прымаюць у выбарах школьнікі, якія аргани-заваным парадкам прыходзяць на фабрыкі, дзе працуюць іх бацькі і маткі, і заклікаюць іх да 100 проц. яўкі на выбары.

Усяго па Барысаве будзе абрана 158 дэлегатаў і 58 кан-дыдатаў.

На перадвыбарчым сходзе жнонак рабочых і работніц — членаў саюзу будаўнікоў па-станоўлена выклікаць на опа-борніцтва па лепшай яўцы жан-чын-членаў саюзу саўгандаль-служачых.

УЛ. А—Ч.

Пытаньне аб зьніжэньні сабекошту на ўсебеларускай вытворчай канфэрэнцыі гарбароў

Заводзія арганізацыі не аддаюць належнае ўвагі ўзьняцьцю працэсыўнасьці

У гэтай справедачы мы закранем толькі адно пытаньне, што горача абгаворвалася дэлегатамі канфэрэнцыі, пасьля дакладу дырэктара Беларускага тав. Кроля аб зьніжэньні сабекошту прадукцыі—пытаньне аб неабходнасьці ўзьняцьцю працэсыўнасьці на прадпрыемствах Скуртрэсту, якая за апошні час значна зьявілася.

Пытаньне гэта абгаворвалася ў адпаведнай канфэрэнцыі актывістаў і ніводзіў дэлегатаў у сваім выступленьні не абышоў пытаньня аб працэсыўнасьці.

Дэлегаты, галоўным чынам, сьпыхаліся на ўзаемаадносіннае паміж рабочымі і тэхнічнымі, у прыватнасьці майстрамі. Дэлегаты падкавалі шмат фактаў, якія ў агульнай суме сваёй прымусваюць быць трыбуна.

„Не падпарадкавайся і ня буду падпарадкавацца“

Тав. Буевіч—з віцебскай гарбарні—расказвае: «У нас, калі аднаму рабочаю сказалі, што ён павінен падпарадкавацца распарадкам майстра, рабочы адказаў: «Не падпарадкавайся і ня буду падпарадкавацца».

На гарбарні «Вальшавік», паводле слоў дырэктара тав. Фрэйдзіна, рабочы замест набўкі 80 скур на раму, набірае 159—без дазволу майстра. Зразумела, што якаясьць нацяжка далёка нездавальняючая. Калі-ж майстар робіць рабочаю заўвагу, ён атрымаў ад рабочага «ругальны адпор». На гэтай-жа глебе заўважваецца пэўнае майстроў.

— Ёсьць яшчэ рабочыя, якія глядзяць на майстра, як на старога гаспадарчыка.—кажа тав. Гелер—сакрагар ячайкі гомельскае гарбарні.

— У нас ёсьць некалькі чалавек, —расказвае тав. Ілюкоўскі, майстар пасадачнага аддзяленьня Гомельскае гарбарні.—якія сыстэматычна зьяўляюцца працэсыўнасьці.

Цікавы дакумант цытаваў у сваім дакладзе тав. Кроль.

На фабрыцы абутку «Праца» вылучылі бракер і інструктар—свардзяца: «Калі стаіш каля рабочага, ён робіць працу добра, вярта адварнуцца—псуе работу. А хто псуе?—Часта партыйцы і камсамольцы. Беспартыйныя сьмяюцца і кажуд: «Вось табе і партыйцы». Калі рабочаю пакажаш на дэфэкт, адкавае: «Сядзіся сам і рабі». У вагатовачным аддзяленьні паказвае на дрэнную строчку, рабочыя нават некаторыя партыйцы, адказваюць: «Дай на паўрубля за пару—строчка будзе добра».

„Партонашчына“

Былі на гэтай-жа фабрыцы майстар Партонаш. Акуратны быў у рабоце чалавек, любіў добрую работу. Падаробчыя ажысьцілі акуратных майстроў «партонашчына».

Калі інструктар паказавае рабочым на дрэнную заляжку задніка, рабочы сьмяецца, крычыць—«партонашчына», іншыя яго падтрымліваюць.

Акуратных у рабоце майстроў стараўца выжыць. Самую маленькую памылку такога майстра раздуваюць у гору, з мухі робяць слана, патра-

буюць зьявіцца з работы. Гэта прымусіла майстра зьмяняць курс, ён пачынае глядзець на дрэнную работу сарозь пальцамі.

Нам, дырэктара Беларускага тав. Штэйнер, расказвае, што яму інструктар віцебскай фабрыкі абутку шчыра заявіў: «Калі я буду націскаць, мяне самага прысьнуць і зьлімуць з работы».

«Асьпяроўнасьць» выдзе да таго, што майстар часта даруе рабочаю грубыя памылкі. Аб адным такім выпадку расказаў у сваім дакладзе тав. Кроль. Тэхнар аднаго скуртрэстыўнасьці на ўжыў ніякіх рэпрэсыўных мер у адносіннах да рабочага, які тры разы псаваў прадукцыю. На запытаньне—чаму рабочы не пакараў, тэхнар адказаў: «Я яму дароваў».

А хто даў яму права дароваць за сыстэматычнае псаваньне тавару?..

— Вылучылі працэсыўнасьць звароту іх да нарштатаў.—кажа дырэктар гомельскай фабрыкі абутку тав. Хайкін.—Чаму? Таму, што яны працуюць у атмасфэры прычэпак і пасьмяшак.

«Партонашчына», інакш кажучы, акуратнасьць у рабоце, павінна стаць галоўнай якасьцю добрага майстра і на гэтым шляху майстар павінен спытаць актывістаў падтрыманьне ўсёй рабочай грамадзянасьці.

Ня цэх, а рынак

Малюныя работы цэха пры адсутнасьці працэсыўнасьці дае тав. Мураўскі (сакратар ячайкі гомельскай фабрыкі абутку).

— Цэлы дзень рабочыя крычаць, шумяць, сьпяваюць, спрачаюцца паміж сабою. Гаворыць тры галіны, а потым яму пэўна нагнаць. Наганаць прыходзіцца за кошт якасьці.

Рост прагулаў на пэўнаважных прычынах таксама заслужоўвае ўвагі. Так, прагулы на ўважлівых прычынах зьяўляюцца: у 1926-27 г.—0.46 проц., у 1927-28 г.—0.17 проц., 1-шы квартал 1928-29 г.—0.08 проц., а на няўважлівых растуць: у 1926-27 г.—0.37 проц., 1927-28 г.—0.38 проц., у 1-ым квартале 1928-29 г.—0.41 проц. Гэта сярэднія па ўсёй скурпрамысловасьці.

Выхоўваць ці караць?

Як-жа змагацца за ўзьняцьцю працэсыўнасьці? Гарачыя спрэчкі вяліся на канфэрэнцыі, галоўным чынам, вакол заявы дырэктара «Вальшавіка» тав. Фрэйдзіна аб тым, што ім для ўзьняцьцю працэсыўнасьці ў працэсу студэнта г.г. абвешчана рабочым 66 вымоў (усяго на заводзе 600 рабочых).

Прафработнікі—дэлегаты канфэрэнцыі—выступілі амаль адзіным фронтам супроць вымоў, заяўляючы, што «на загад рабочыя глядзяць як на лэўнаў» (т. Гелер), «калі на фабрыцы кожны рабочы будзе мець вымову, тады вымова будзе лічыцца нармальным зьявішчам і страціць моў» (тав. Розэнблом). «Спаганьні граба накладваць толькі ў крайніх выпадках» (тав. Гульман), «у вагале не павінна быць глупства, вымову граба даваць за сапраўдны праступак» (тав. Гасінгэр), «па загадзе

тут мала што можна зрабіць» (тав. Штумэйзэр)...

Гэтыя атакі супроць вымоў у вагалах падтрымаў і старшыня ЦК савету тав. Руманаў.

— Загалам—не выхаваш,—казаў ён.—Калі на «Вальшавіку» за адзін месяц маем 66 вымоў, значыць там няма ніякай выхавальнай работы...

Хто-ж у гэтым вінаваты?

Аб тым, што граба ўзьняцьцю культурна-выхавальную работу на прадпрыемствах, ніхто з дэлегатаў ня выказаў сумленьня. Аб тым, што гэтую работу павінны вёсць, галоўным чынам, прафсаюзы, таксама ня выклікала спрэчак. Але сумленьня прызнаць ў тым, што праф'ячайкі не ядуць амаль ніякай культурна-асьветнай работы, ці выдучу яе вельмі дрэнна.—халіла сьмеласьці толькі ў некалькіх прафпрацаўнікоў.

Дырэктар магілёўскае гарбарні тав. Нішрэблом правільна наставіў пытаньне. Зьяўляючыся да прафпрацаўнікоў, ён казаў:

— Вы супроць вымоў? Але што вы дасяць ўзьняцьцю? Ці выклікаў калі заўком рабочага, які правінаваўся, каб пагутарыць з ім, выхаваш яго? Неадварот. Праф'ячайкі выступаюць у абарону тых, хто правінаваўся, а ня глядзячы на ўчынкі».

Тав. Фрэйдзіна (зав. «Вальшавік») пастараліўся, што вярта рабочаю абвясціць вымову, як прафпрацаўніцтва в дапамогу бора наглядзі ЦКІ вараз-яма скасоўваць вымову. У абарону вінаватых выступае і камсамол. У суботу на заводзе стаяла пытаньне аб пераводзе на другую работу рабочага, які заўсёды даваў 20-25 проц. глуду. Камсамол вытупіў у яго абарону.

І абараняюць часамі в такім звапалам, што ў выніку зьяўляюць не рабочага, а... ні ў чым невінаватых майстроў.

Вывад праф'ячайкі павінны больш бесстароньне адносіцца да рэпрэсыўных мер супроць вінаватых рабочых, адначасова ўзмацніўшы сярод іх культурна-выхавальную работу.

Адсутнасьць працэсыўнасьці б'е па зьніжэньні сабекошту

У гэтых адносіннах цікавыя лічбы падаў у сваім дакладзе тав. Кроль. Аказваецца: кожны процант зьніжэньня сабекошту па трэсьце дае ў год ад 120 да 150 тысяч рублёў эканоміі. Наадварот, кожны процант павышэньня сабекошту дае такую-ж суму страт. Скуртрэст мяркуе затраціць у гэтым годзе 2½ мільёны рублёў на капітальнае будаўніцтва. Каб выканаць праграму будаўніцтва, не хапае каля 1.700 тысяч рублёў.

Гэтую суму павінна даць зьніжэньне сабекошту прадукцыі. А зьніжэньня ня можа быць—бяз ўзьняцьцю, у першую чаргу, прапоўнай дыцыпліны на прадпрыемствах.

Канфэрэнцыя стварае ўпэўнасьць, што в гэтай цяжкай валачай ваводзіць «трыкутнікі» з дапамогаю ўсёй рабочай грамадзянасьці справядліва. У гэтым зарука—нязвычайная актывізацыя дэлегатаў і б'яльгітаснае крытыка і самакрытыка недакватаў.

Канфэрэнцыя стварае ўпэўнасьць, што в гэтай цяжкай валачай ваводзіць «трыкутнікі» з дапамогаю ўсёй рабочай грамадзянасьці справядліва. У гэтым зарука—нязвычайная актывізацыя дэлегатаў і б'яльгітаснае крытыка і самакрытыка недакватаў.

У гэтым годзе склад дэпутатаў абноўлены на 87 проц.

А. Рабіновіч.

лікі на сходах, дык сьледзіць малюнак усюм другі: дык выбарчым сходам на новай фабрыцы прысутнічала 100 проц. выбарчыкаў, на старой—86 проц.

Кандыдатуры ў новы склад гарсавету перад выбарамі абгаворваліся на сходах пэўнага парт'ячэскае, беспартыйнага актыву і на агульна-пэўнага сходах. Сходы праходзілі жвава і дэлавіта.

Рабочыя оуб'яна адвобаліся да прапаваннага паказу, выправававага спецыяльнай камісіяй. Паказ прапаўна:

— Пабулаваць новую сталуюку ў фабрычна-заводзікі раёне (у сувязі са шпаркім ростам рабочае сілы).

— Пабулаваць шашу ад цэнтру гораду да фабрыкі, а таксама набыць аўтабусы для абслугоўваньня рабочага раёну.

— Увесці дожурстэв ў фабрычнай абулакторыі ў дні адпачытку і сьвят.

— Сьмяніць гандаль півак у фабрычнай сталуюцы.

З дадатковых прапаў рабочых найбольш цікавыя наступныя:

— Пераглядзець стаўкі платы за электрычнасьць.

— Папшырыць гараўкум лэўнак і палецшыць пастаноўку работы ае.

— Магамыні ЦРК у фабрычна-заводзікі раёнах павінен працаваць у нядзелю.

Сход пры складаваньні паказу меў на ўвазе бюджэт гараўкіма савету, і прапавовы, якія вельга выкаваць у бягучым годзе, в-за недакватаў сродкаў, у навак ня ўносіліся.

Вынікі выбараў вена паказалі, што партыйная арганізацыя карыстаецца значным аўтарытэтам і лавроўем мас. Алвод быў зьроблен толькі аднаму кандыдату, якога рэкамэндаваў парткалектыў. Дэпутатаў і кандыдатаў у гарсавет аднашых фабрык абрава 49 чал, в іх 15 жанчына, што складае 38,5 проц. усіх дэпутатаў і 26 камуністычных і камсамольцаў, г. зн. 67 проц.

Некалькі слоў аб аўцы.

З 15 проц. рабочых, што адсутнічалі на сходах, многія жывуць у блэйшых вёсках—яны ўдзельнічалі ў выбарах свайго сельсавету. Некаторыя не зьявіліся на хваробу.

Мы сьлота назваліся ад некаторых членаў гарсавету, якія сваімі наводзімамі, сваімі ўчынкамі падрывалі аўтарытэт усяго гарсавету, і лішняга баласту—рабочых, якія лічыліся дэпутатамі толькі на паперы.

У гэтым годзе склад дэпутатаў абноўлены на 87 проц.

А. Рабіновіч.

моу. У некаторых дамох отолі пагражаюць абвалам; у навава адрамантаваных і рабудаваных квата-рах ёсьць візьгаць.

Завначалі абутнікі і на кумаўства, пратэктывізізм пры разьмеркаваньні кватаў.

У члены гарсавету аднагалосна абрали т. Граўдэля, кандыдатам—камсамольца Лявоўіча. В.

Перавесці работу крив на дзье зьмены

Нападзіць парадак у сталуюцы для беспрацоўных

2-га лютага ў клубе «Дрэваапрацоўшчык» адбыўся справядлівы сход служачых Лесбелу, Украінлесу і рабочых-адзіночак, членаў савау дрэваапрацоўшчыкаў. Справядліва рабіў нам старшыня гараўкіма савету т. Рабіновіч. З судакладам выступалі члены гарсавету т. Шафір, якая прапавала ў сэкцыі аховы здароўя, і т. Юдоўскі, які ўдзельнічаў у рабоце сэкцыі народнай асьветы. Нашы дэпутаты абсьведжалі дзіцячыя дамы, дысьпенсэры і ясьлі гораду.

У спрэчках выступала 10 чал., якія сьпыхаліся на радзе галін работ гарсавету.

— У сталуюцы беспрацоўных—бруд і хуліганства. Мала даваць танныя абеды беспрацоўным, граба стварыць у сталуюцы сьпрыячую абстаноўку.

Граба упарадкаваць пытаньне навоіт занятаў у школах для дароўных рабочых. Заняткі ў школах пачынаюцца раней, чым канчаюцца работы на некаторых прадпрыемствах.

Украіны знаходзіцца ў вагонне. Наогру на вуліцах акраім пануе страшэнная цемра. Хуліганы карыстаюцца цемраю і малой колькасьцю міліцэйскіх пастоў.

Шмат гаварылі і аб рабочым забесьпячэньні. Можна было-б значна зьменьшыць чаргі ў крамах ЦРК, калі-б перавесці і папшырыць сетку магазынаў.

Справядлівы сход наведала да 90 проц. рабочых і служачых.

С.

80 справядлівых сходаў

У горадзе праведзена ўжо каля 80 сходаў, прысьвечаных справядлівай кампаніі Менгарсавету. Намечана правядзеньне яшчэ 150 сходаў.

Учора старшыня ЦВК БССР т. Чарвякоў рабіў справядліва аб сваёй дзейнасьці рабочым заводу «Пралетары», якія 2 гады таму назад абрали яго дэпутатам у гарсавет.

Распрацоўваецца плян выбарчай кампаніі, якая пачнецца в 20-га лютага.

Тав. Чарвякоў—у камунальных працаўнікоў

У суботу 2-га лютага, старшыня ЦВК БССР т. Чарвякоў наведваў менскіх камунальных працаўнікоў.

У клубе «Камунальнік» пры перапоўненай залі тав. Чарвякоў выступіў з вылікім дакладам аб міжнародным і ўнутраным становішчы СССР. Тав. Чарвякоў гаварыў таксама аб задачах пераапрацоўчай кампаніі гарсавету.

Пытаньні Хэмізацыі Беларускае народнае гаспадаркі

Асноўнай задачай, якая стаіць перад XII-м зьездам Камуністычнай партыі Беларусі ў даны гістарычны момант, зьяўляецца вызначэньне асноўных шляхоў разьвіцьця народнае гаспадаркі БССР на блэйшэе пэрыядзе.

Гэтыя шляхі павінны забесьпячыць сацыялістычнае ператварэньне нашай краіны, устанавіць такія тэмпы разьвіцьця, каб у кароткі тэрмін дасягнуць і перавысіць разьмеры і тэмпы гаспадарчага разьвіцьця перадавых капіталістычных дзяржаў.

У гэтай галіне мы павінны максімальна скарыстаць усе дасягненні сучаснай тэхнікі і навуковай думкі. Перажываючы ў сучасны момант эпоха ў тэхнічных адносіннах можа быць ахарактарызавава, як пераходны перыяд ад веку пары і электрычнасьці да веку хэміі. Сучаснае разьвіцьцё перадавых краін Эўропы і Амэрыкі ідзе пад знакам укараненьня хэмічных працэсаў амаль ва ўсе галіны народнае гаспадаркі. Гэты-ж грацэс хэмічнай рэканструкцыі намачаецца ў пляне разьвіцьця Савецкага Саюзу, у прыватнасьці—Беларусі. Праблема падыняцца ўраўнаважыць глебы ў блэйшую пэрыядку на 36 проц. (па беларускім варыянце на 46 проц.) у значнай меры сутыкаецца в пытаньнем аб хэмізацыі сельскае гаспадаркі. Ужываньне хэмічных прэпаратаў для барацьбы са школьнікамі, апрацоўка пасевнага матэрыялу і галоўным чынам укараненьне ў сільскаю масу ўжываньня штучных угнойваючых тукаў—нось асноўныя шляхі хэмізацыі гэтай галіны народнае гаспадаркі.

У 1927-28 годзе ў БССР спажывалі мінеральных угнаеньняў 14,3 тыс. тон, па перспектывным пляне разьмер спажываньня ўгнойваючых тукаў намачаецца да 417,7 тыс. тон.

Побач з гэтым мінералізацыя глебы павінна пайсьці на лініі валнаваньня, прычым за пэрыядку намачаецца заванаваць плошчу ў 500 тыс. гектараў у уяньнем у яе аднаго мільёну тон вапы.

Па лініі лясное гаспадаркі перспэктывным плянам намачаецца падсечка сасновых насаджэньняў на плошчы 35 тыс. гект., што складае амаль уся плошчу, якая можа быць скарыстана для падсечнае гаспадаркі.

Аднак, працэс хэмізацыі народнае гаспадаркі ў асноўным вызначаецца разьвіцьцём хэмічнае прамысловасьці. Хэмічная прамысловасьць у Беларусі атрымала пакуль што вельмі малое разьвіцьцё. Калі зараз удзельная вага хэмічнае прамысловасьці ў агульнай масе цэнзавай прамысловасьці на тэрыторыі БССР складае ўсяго 0,8 проц., дык асноўным пытаньнем у пэрыядовым пляне зьяўляецца падняцьце гэтае удзельнае вагі да 5,3 проц.

Яшчэ больш выразна перспэктывы хэмізацыі прамысловасьці вызначаюцца плянам капітальнага будаўніцтва. З 170 млн. выдаткаў на новыя заводы на лініі ВСНГВ, намачаецца больш 81 млн. руб., або 18,2 проц., выдаткаваць на хэмічную прамысловасьць. Суды ўваходзіць пэлы рад новых вытворчасьці, як хэмічная пераапрацоўка торфу (якая м'яе яшчэ малое разьвіцьцё і ў Заходняй Эўропе). Такім чынам, мы ўступім у на-

ступіную пэрыядку на многа больш хэмічна ўзброеным, чым зараз.

Ці могам мы задавоўвацца такімі разьмерамі і тэмпамі разьвіцьця хэмічнае прамысловасьці?

Асноўнай праблемай хэмізацыі народнае гаспадаркі зьяўляецца яе хэмічная рэканструкцыя. Яна павінна зьмяніць ня толькі від і ахарактар вытворчасьці, але і існуючыя судносьні ў розных галінах, надаўшы ім спецыфічны хэмічны ахарактар.

У галіне энэргетыкі мы заканчваем у блэйшую пэрыядку першую равіну электрастанцыяў імя Сталіна, праектуем другую цэнтральную равіну станцыяў ў Палессі і гідрэстанцыяў на Кабэляцкіх парогам Дняпра. Тут граба зьявіцца вялікую праблему энэргетыкі в ня менш вялікай праблемай хэмізацыі.

Сама сабой паўстае думка аб арганізацыі энэрга-хэмічнага камбінату па лініі Асіпаўка-Кабэлякі.

На Кабэляцкай электрастанцыі, якая можа даць вельмі танную энэргію, граба арганізаваць электрахэмічную прамысловасьць, і ў прыватнасьці—вытворчасьць кальцыя гарбіды, які, в аднаго боку, абарочываецца ў цыанідліў—неабходнае нам аэацыстае ўгнаеньне, а з другога—дае ацэтылен, які зьяўляецца роланальнікам цэлага ряду сынтэтычных прадуктаў, як сьпірыту, вочтавая кіслата, штучны каўчук і інш.

Адначасова павінна быць газыфікавана Асіпаўскае гарфінное балота, дык можна арганізаваць пэлы рад хэмічных вытворчасьці кокса-бэнзольнага ахарактару, прычым кокс пачынаецца на Кабэляцкіх парогам завод, а газ—для ацяпленьня катлоў Асіпаўскай электрастанцыі. Атрымаецца камбінатная гаспадарка, якая па сваім тэхнічным узроўні высоўваецца за межы сучаснага стану сусьветнае вытворчасьці.

Хэмія заўтрашняга дня абяцае асабліва багатую будучыню ацэтылену, як крыніцы сынтэзу амаль усіх вядомых нам матэрыяў. І тая краіна, якая будзе мець першую дастатковую колькасьць карбідных установак, вольнае першае месца ў будучай сусьветнай хэмічнай прамысловасьці.

Мы тут закранулі толькі адзін марчымы шлях хэмічнай рэканструкцыі гаспадаркі. Твях шляхоў можна знайсці многа.

Вядзірны пераварот, які адбываўся за апошні год у поглядах на элемэнтарную прыроду матэрыялу, адкрывае бязьмежныя магчымасьці зьмяньня структуры вытворчасьці, і мы стаім на шляху новых дасягненьняў у разьвіцьці хэмічнай навуковай думкі. Вось чаму пры цяперашнім стане нашых ведаў, удзельваючы, што кожны дзень прыносіць нам новыя адкрыцьці, перспэктывы плян хэмічнай прамысловасьці можа быць прыняты толькі ў вызначэньні агульных дырэктыў, агульнага разьмеру капітальных укладаньняў, агульных імкненьняў, без дакладнага вызначэньня паасобных паказальнікаў.

Ва ўсякім выпадку павінны быць пакінуты рэзервы для рэалізацыі дасягненьняў навуковай думкі ў галіне хэмічнае вытворчасьці, якія дасягненьні будучы дэбэты ў гадзі пачынаваньня пэрыяду.

І. В. НАТАНСОН.

ПАДПІШЫСЯ „ЗВЯЗДА“ НА ГАЗЭ ТУ

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА

На 1 год—9 руб. 75 кап., на 6 мес.—5 руб., на 3 мес.—2 руб. 80 кап., на 1 мес.—90 кап. Падпіска і абвесткі прымаюцца ў гал. канторы газеты „Звязда“—Менск, Савецкая, 63 (трэш-паверх), ад 9 гадз. раніцы да 5 гадз. дня. У правінцыі—упоўнаваж. гал. к-ры, аддз. Б.Д.В. і ва ўсіх пашт-тэл. канторах.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ

За радок непарэлі (пасля тэксту)—50 кап., іншага родня—1 руб., пасярод тэксту ў два разы даражэй. Пры шматразовым друкаванні—сідна па згодзе. Згодна паст. СНК ад 10/IX—24г. бярэцца зверху трыфу 10 проц. падатку

Тэлефоны:

Рэдактар	№ 10-74
Сакратар	№ 6-19
Партадзел	№ 13-80
Аддзелы замежнай і ўнутранай інфармацыі	№ 13-80
Фармацыя	№ 6-42
Начны рэдактар	№ 7-18
Гал. кантора	№ 7-18

Менскі трамвай будзецца нядбайна

З-за бяспянаваасці перапраблялася трамвайная лінія Чакаем тлумачэнняў ад трамвайнага кіраўніцтва

Ці усё зроблена па падрыхтоўцы да пабудовы трамвая ў надыходзячы будаўнічы сезон? Адка на гэта мы знаходзім у матэрыялах рэвізіі НКФ трамвайнага кіраўніцтва Камгасу, якая толькі што скончылася.

Да гэтага часу няма дэталёва распрацаванага, зацверджанага рэспубліканскім інжынерам праекту арэзкі гары па Савецкай вул. Няма дэталёва распрацаванага праекту косага мосту праз раку Сьвіслач ад вул. Бакуніна на Камунальную. Няма таксама праекту пабудовы вагоннага парку. Далей, яшчэ не спраектавана кладка трамвайнае лініі па Вабруйскай вул. для праходу трамвая да цэнтральнага ваквалу і г. д.

Што датычыць ужо выкананых работ, рэвізіяй адзначана няўвязка работ з каналізацыяй і пабудоваю жалеза-бетоннага мосту, у выніку чаго рэйкі былі пакладзены на 12 см. вышэй тратуараў мосту і пракладзеную лінію прыйшлося перарабіць. Няправільнай азнавалася праекладка трамвайнае лініі ад відука Зах. чыг. да Сьвярдлоўскай вуліцы, дзе адзначана адступленне ад восі і рэйкі трапляюць на каналізацыйную лінію.

Справаздача трамвайнага кіраўніцтва знаходзіцца ў вельмі хаатычным стане.

Трэба спадзявацца, што трамвайнае кіраўніцтва пакладзе на яе магі паўней улічыць практыку мінулага сезону і тэрмінова ўжыве ўсе патрэбныя меры да таго, каб выкананьне пастановы гарадскога савету аб тэрміне пуску трамвая было ажыццэўлена ў поўнай згодзе з дырэктывамі партыі і Улады аб найбольш плынавым, акуртым і эканомным будаўніцтве.

А. ЛІУШЫЦ.

Галоўны інжынер трамвайнага будаўніцтва ў Менску тав. Кадумін паведаміў наступнае аб перспектывах трамвайных работ. У жніўні мінулага году ГЭТ'у быў атрыманы заказ на матэрыялы і мантаж паветравой і кабельнай сеткі. Сярод гэтых матэрыялаў павінна быць сталёвая ашынкаваная праводка, якая вырабляецца на заводзе Металісіндыкату. 16 жніўня ГЭТ накіраваў у Металісіндыкат запытаньне адносна выкананьня заказу на праводку. Толькі зараз Металісіндыкат адказаў, што ён заказ на праводку выканаць ня можа, што стварае пагрозу зрыву трамвайных работ.

У зьвязку з гэтым трамвайнае кіраўніцтва прыняло меры да заказу патрэбнай праводкі за грамадзян. Кошт праводкі вызначаецца ў 600 р. Адначасова трамвайнае кіраўніцтва рашыла даслаць да везам НК РСІ БССР аб абуральчай валазідзе ў Металісіндыкате і ГЭТ'е.

У сучасным момант пачата падрыхтоўка да новага будаўнічага сезону. Гэтым дзямі заключаны дагавор з заводам «Заврмія» на выраб мачт і кронштэйнаў. Заказ будзе выкананы ў тэрмін.

З пачаткам сезону пачаўца работы па дзейшай пракладцы рэск і пабудовы на Доўгабродскай вуліцы трамвайнага парку. Работа па парку вядзецца гандаўбу.

У бліжэйшым час пачнецца пабудова новага трамвайнага моста праз раку Сьвіслач каля Бакунінскай вул. Загатаўляецца матэрыялы.

У паход на зялёнага зьмея

На 1-ай агульна-гарадской канферэнцыі таварыства па барацьбе з алькагалізмам вынілася, што ў краіне нагледзіцца рост ужываньня моцных напіткаў, што алькагалізм ня толькі наносіць шкоду асабістай дабрабыту працоўных, але падрывае асновы сацыялістычнага будаўніцтва.

Канферэнцыя паказала, што шырокія рабочыя масы ня толькі зразумелі неабходнасьць барацьбы з алькагалізмам, але гатовы прыняць актыўны ўдзел у гэтай барацьбе.

Канферэнцыя аглянула да ўсіх працоўных БССР а злавая, у якой заклікае ўступіць у рады таварыства па барацьбе з зялёным зьмеям, практычна ў штодзённым рабочым і жменьцы праводзіць ідэі і задачы таварыства.

Арганізацыя ячэек таварыства, прапаганда ідэй барацьбы з алькагалізмам, цярпэлівасьць у асабістым быцьце—асноўныя шляхі практычнага ўдзелу ў рабоце таварыства.

Для барацьбы з гарэлкай павінны быць шырока скарыстаны ўскіяніходы і кампаніі, у прыватнасьці выбары ў саветы.

Канферэнцыя прапанавала ўсім рабочым-выбаршчыкам уключаць у наказы спецыяльныя пункты адносна барацьбы з алькагалізмам і адкрыцьця новых культурных устаноў—кіно, тэатраў, сталовак і чайных.

У сваёй адозьве анталькагольная канферэнцыя адзначыла, што разьвіцьцё культуры і асьветы, рост вытворчых і навуковых здольнасьцей

М Е Н С К

Адкрыўся нядзельны Чырвонаармейскі ўнівэрсытэт

У нядзелю ў Доме Чырвонай арміі адбылося ўрачыстае адкрыцьцё нядзельнага чырвонаармейскага ўнівэрсытэту, у які прынята 120 чырвонаармейцаў і камандзіраў.

З прывітаньнем выступіў старшыня праўленьня Дому Чырвонай арміі Начпалдзіву Ж. Кавалерыйскаў дывізіі т. Бачароў, які адзначыў, што ўнівэрсытэт значна палегчыць задачу ўзьяцьцця агульнага і палітычнага разьвіцьця чырвонаармейскага і начальніцкага складу. Тав. Бачароў адзначыў, што ўнівэрсытэт адкрыты па ініцыятыве ЦІ саюзу Працасветы і мясцоваму БДУ, якія будуць абслугоўваць яго ў парадку культурнай сувязі з Чырвонай арміяй.

Далей выступіў загадчык навукаў часткай ўнівэрсытэту т. Кірушкі, які каротка расказаў праграму заняткаў і мэты работы ўнівэрсытэту. Курс заняткаў разьлічаны на 1 в. пал. гады. 15 навуковых працоўных БДУ выкавалі згоду выкладаць ва ўнівэрсытэце.

Выступалі таксама прадстаўнікі ЦСПСБ, саюзу Працасветы, служачоў ўнівэрсытэту і інш.

Пасля ўрачыстага пасаджэньня першую лекцыю на тэму «Гісторыя клясавай барацьбы» прачытаў т. Сербант.

Сёньня пачынаецца выплата выйгрышаў

Сёньня ў Фондавым адзеле Беларускай Канторы Дзяржбанку пачынаецца выплата выйгрышаў па першым тыражы 2-й пазыкі індустрыялізацыі. Па гэтай пазыцы на Менск палі тысячы выйгрышаў. Амаль ва ўсіх калектывах рабочых і служачых Менску ёсьць аблігацыі, на якія палі выйгрышы.

500 студэнтаў на прывядзеньне пасейнай кампаніі

Сельска-гаспадарчыя навучальныя ўстановы Беларускай рыхтуюцца да ўдзелу ў правядзеньні вясенняй пасейнай кампаніі.

Сёлета ўпершыню будзе накіравана каля 500 студэнтаў і навуковых працоўных для работы ў вёсцы на час пасейнай кампаніі. Старэйшыя і муром Беларускай с. г. акадэміі мабілізуюць каля 200 студэнтаў на далёкім аграмацкім перасоўвае. Студэнты пра-

У прэзыдыуме ЦВК БССР Арганізаваны „Галоўшос“

Прэзыдум ЦВК прыняў пастанову наконт арганізацыі кіраваньня дарожнаю і аўтамабільнаю справаю БССР.

Згодна гэтай пастановы, арганізуюцца Галоўная Управа шасэйных і грунтавых дарог і аўтамабільнага транспарту БССР на правах аб'яднанага Народнага Камісарыяту. Пры акрыякканомат арганізуюцца адпаведныя акруговыя аддзелы.

Барацьба з бюракратызмам

Зацверджана пастанова накіонт арганізацыі бюро скаргаў.

Згодна гэтай пастановы, у мэтах барацьбы з бюракратызмам, утвараюцца бюро скаргаў: пры НК РСІ, акруговых РСІ ўлаўнаважаных РСІ ў райнах.

За дзень

Парад курсантаў АВВШ. У нядзелю, 3-га лютага, а 12 гадзіне дні на Пляцы Волі адбыўся парад курсантаў Аб'яднанай Вайскавой Школы імя ЦВК па паводу 8-мігдовага юбілею школы. З прывітаньнямі выступалі т. т.: Чарвякоў, Ягораў, Славінскі і іншыя прадстаўнікі партыі і ўраду. Учора ў школе адбыўся ўрачысты юбілейны вечар.

— БЕЛАРУСКІ РАБОЧЫ ТЭАТР. Выводзіць калектыву артыстаў „Нам і тэатр“ пераіменаваны ў беларускі рабочы тэатр. Тэатр праводзіць сваю студыйную работу ў Доме Працасветы. Рыхтуюцца да пастановкі новай п'есы з рабочага жыцьця. Арганізавана мастацкая рада тэатру, у склад якой увадзілі прадстаўнікі розных грамадзкіх арганізацый, буйных фабрык і заводаў Менску.

— БЮРО СУДОВЫХ ВЫКЛАНУЦАЎ. Да пятага часу судовыя выклануцы знаходзіліся пры сучасных нарэзках і прымаў наведвальнікаў 3 разы ў тыдзень. Пры такой пастановіцы працы выклануцы не паспявалі абслугоўваць усіх патрэбнасьці асобы. Акружовы суд пастанавіў аб'яднаць усіх судовых выклануцаў у спецыяльнае бюро, якое будзе штодня прымаць наведвальнікаў. Бюро адчыніцца ў напярэдняй акруговай судзе на вул. К. Маркса.

ЗБОР ПАПЯРОВОЙ МАКУЛАТУРЫ. Т-ва „Прыяцель Дзяцей“ пачало кампанію па зборы папяровай макулатуры. Да гэтай работы прыданыя жанчыны-ахвічкі. Ужо сабраны па ўстаноўках каля 300 пудоў папяровай макулатуры, якая пачне перапрацоўвацца ў папяровы завод.

Бяспрытульных—на творчую работу

Па Буравай вуліцы арганізуюцца цэлыя гарады з майстэрняў, у якіх будуць працаваць выключна бяспрытульныя з вуліцы. Надаўна там адкрылася першая шавецкая майстэрня, у якой працуе да 30 дзяцей. Учора адкрылася швейная майстэрня на 30 дзяцей. Гэтымі днямі чачаецца прыбыцьце панчошна-трынатажных машын. З атрыманьнем іх будзе адкрыты панчошна-трынатажны цэх. Усяго будуць працаваць 4 майстэрні на 100 дзяцей. Набраны надр інструктэроў для навучаньня бяспрытульных рамёслам.

На абсталяваньне майстэрняў т-ва „Прыяцель Дзяцей“ адпусьціла каля 10.000 руб. Бяспрытульныя пасля работы ў майстэрнях наведваюць вясельную школу.

На Біржы Працы

Патрабуюцца наступныя мэдыцынскія і ў раёны Менскай акругі: Бярэзінскі 1 акушорак 1, састра 1, лекком 1, Бягомльскі—1 акушорка і зубны ўрач для райбольніцы, Койданаўскі—на пункты—акушорак 4, леккомы 2, Пляшчэніцкі—на пункты—акушорак 3, Чэрвеньскі—на пункты—5 акушорак, Пухавіцкі—на пункты—акушорак 3, сасьбёр 1, Сьмілаўскі—на пункты—акушорак 1, Смалявіцкай райбольніцы—школьным лекком, а на раён 2 акушоркі, Лагойскі—акушорак 2, Самакшэвіцкі—на пункты—3 акушоркі, Халопеніцкі—акушорак 2 і лекком 1, Багушэўскай больніцы. Аршанскай акругі—мэдэсёўцы 1, лекком 1, акушорка 1, Круглянскай райбольніцы, Аршанскай акругі—зубурач 1 і 1 акушорку і Лёўнаўскай раённае ад'езд у раён—2 фармацэўты.

Патрабуюцца 3 афіцыянты на пастаянную работу, прыбральшчыца на часовую работу, 3 прачні і 2 пасудамойні.

Радые-перадача

- 18-00—18-25—Гутарка вэтэрнера з сялянамі.
- 18-25—18-50—Палітычны даклад.
- 18-50—19-20—Музычны адгачынак.
- 19-20—Перадача праграмы.
- 19-25—20-15—Беларуская радыёгэста.
- 20-15—20-40—Інфармацыя на мове эсперанто.
- 30-50—28-00—Камэрт.
- 23-00—23-20—Інфармацыя аб ХІ вьезьдзе КП(б)Б.

Серада, 6-га лютага

- 18-00—18-25—Гутарка ўрача.
- 18-25—19-05—Радыёгэста „Беларускі Батрак“ для сельгасработчыч.
- 19-05—19-25—Музычны адгачынак.
- 19-25—Перадача праграмы.
- 19-25—20-15—Беларуская радыёгэста.

Прыгавар па справе працоўнікоў Лесбелу

3-га лютага, а 3 гадз. ночы, пасля 14-гадзіннай парады Вярхоўнага суду БССР вынес прыгавор па справе групы працоўнікоў Лесбелу.

Галоўны абвінавачаны быў старшыня праўленьня Лесбелу Чаплінскі прызнаны вінаватым ва ўтойваньні растраты і нядбайнасьці і прыгавораны да 5 год зьявольленьня без паражэньня ў правах і суровай ізаляцыі. Тэрмін кары яму скарачаны па аднісьці на палову.

в балікам папярэдзіла знаходжаньня пад вартай.

Былы член праўленьня Лесбелу Рагінскі прызнаны вінаватым у нядбайнасьці. У зьвязку з доўгачасовым утрыманьнем Рагінскага пад вартай у часе папярэдзіла следства па гэтай справе, суд знайшоў магчымым вызваліць яго ад далейшага знаходжаньня пад вартай.

Рубо Гольдбэрг і Савельзон аскарочаны па аднісьці на палову раўданы.

Як ня трэба праводзіць рацыяналізацыю

Пастанова калегіі НК РСІ БССР па справе аб установацы істужкавай пілы на заводзе імя Фрунзэ

На заводзе імя Фрунзэ (Вабруйск) была замест круглай устаноўлена істужкавая піла. Але гэта было зроблена так, што на справе завод атрымаў не карысьць, а шкоду. Аб гэтым у газэце «Рабочы» (ад 14-IV—28 г.) была зьмешчана заметка.

Справай зацікавілася РСІ. У выніку расьсьледаваньня калегія НК РСІ ўхваліла наступную пастанову:

1. Канстатаваць, што заметка, зьмешчаная ў «Рабочым», у частцы, адназначай няэтазгоднасьць істужкавай пілы—памылкова.
2. Уся справа аб установацы істужкавай пілы на заводзе імя Фрунзэ зьяўляецца яскравым прыкладам таго, як ня трэба праводзіць рацыяналізацыю.

Працоўнікі праўленьня Лесбелу, намечіўшыя ўстаноўку новага варштату, не растлумачылі належным чынам рабочым і заводскім арганізацыям тае карысьці, якую дасць гэтая ўстаноўка.

Больш таго, нават адзьяленьне Лесбелу, ня маючы ніякіх давых аб эканамічнай выгадзе новай устаноўкі, не маглі таму растлумачыць апошняе заводу і праводзіла ў жыцьцё гэтае «новшэство» сельска, выконваючы адміністрацыйны

націск зверху. Далей праўленьне Лесбелу не прагавала адпаведным чынам і тады, калі ўстаноўка новага варштату выклікала рэакцыю пратэст на заводзе.

У выніку гэтага добрае рацыяналізатарскае мерапрыемства сустрэла рэакцыю адіор на стэжцы з боку рабочых, стэжцы з боку заводскага «трохкутніка», які павінен быў быць першым памочнікам у справе ажыццэўленьня рацыяналізатарскіх мерапрыемстваў.

3. Адзначыць, што з боку кіраўнікоў Лесбелу і адказнага выканаўцы—інжынера Бромбэрга—быў дапушчаны няправільны падыход да ажыццэўленьня гэтага рацыяналізатарскага мерапрыемства, што павінна быць папярэджана далейшым.

4. Прапанавалі праўленьню Лесбелу неадкладна растлумачыць ініцыятыву на практыцы заводскай грамадзкасьці заводу імя Фрунзэ мэтазгоднасьць устаноўкі істужкавай пілы.

5. Гэту справу, як яскравы прыклад недапушчальных прыёмаў рацыяналізацыі, апублікаваць і друку.

За Неркома РСІ Рамаў.

БДВТ на Гомельшчыне (Гутарка з дырэктарам БДВТ, народным артыстам БССР, т. Голубком)

Беларускі Дзяржаўны Вандруючы Тэатр наведвае Гомельшчыну ўжо чацьверты раз. Кожны раз праца яго ўспрыямалася рабочымі і сялянамі ўсё з большай і большай зацікаўленасьцю.

Барчыя школы сялян і жыхары мястэчак. Асабліва значную прымотэатр правёў у м.ку Хойніцкіх. Вязіны будынак народнаму сьпіраў працы.

За 7 дзён звыш 1.500 селян

